

УМОВЫ ПАПДІСКІ:

На 1 ш-ц 90 н.; на 3 ш-цы—2 р. 60 н.;
на 6 ш-цаў—5 р.; на 1 год—9 р. 75 н.
Завана адраасу: мясцовага—10 н., інша-
гародняга—20 нп.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За радов нонпарэл (пасля тавоту)—
50 нп. Іншагародня—1 р.
Пасворд тавоту ў два разы даражэй,
Пры шматразовым друкаванні—спідка
на годзе.
Згодна паст. СНІ ад 10 верасня 1924 г.
барэцца зверху тарыфу 10 проц. пладату.

Падпісва і абвешта прымаяцца: У Гал. Канторы газ. «Звязь»—г. Менск, Саванная, 63,
(трэці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-го гадз. дня. У агульных гарадох—у адд.
Бел. Дзрж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.—тэл. канторах,
РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральн. Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б

Рэдакцыя і галоўн. кантора

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дня;
тэлефон № 10-74. 2) Сэкретар рэдак-
цыі—ад 12 да 2-го гадзінны дня, тэлеф.
№ 6-19. 3) Начм. рэдактар (друкарня)
ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.

Кантора
Кантора абвештакі падпіскі тэл. № 781.

СЕРАДА, 18 ЛІПЕНЯ

1923 г.

№ 164 (2971)

Конт. асоблага нумару ўсоды 5 кап.

Год выдання дванаццаты.

Прафсаюзы і спецыялісты

У шэрагу іншых пытанняў, раз-
гледжаных ліпенскім пленумам ЦК
Усе КП(б), пытанне аб падрыхтоў-
цы новых кадраў спецыялістаў за-
няло адно з важнейшых месц. Су-
часнае становішча прамысловасці
характарызуецца неадпаведнасцю
наўнага складу інжынерных сіл
і патрэбамі ў іх, «надзвычайна нізкім
процэнтам інжынераў і яшчэ больш
нізкім процэнтам тэхнікаў».

Пленум ЦК даў вызэрпаваючую ды-
рэктыву па рэарганізацыі справы
падрыхтоўкі спецыялістаў, ставячы
гэту працу, як «важнейшую задачу
партыі». На долю прафсаюзаў такса-
ма прыпадае прылажыць больш
энергіі ў гэтай справе, яны павінны
«карэктным чынам змяняць свае ад-
носіны да гэтай справы, прыняўшы
самы актыўны ўдзел ва ўсёй спра-
ве падрыхтоўкі чырвоных спецыя-
лістаў».

Аднак, у сучасных умовах, калі
нам трэба з максымальнай эфэктыв-
насцю выкарыстаць і тых інжынер-
на-тэхнічных сілы, якія ўжо маюць-
ца, на долю прафсаюзаў выпадае і
другая задача—арганізацыі і правя-
дзеньня сярод іх належнай выхавач-
чай працы, у выніку якое адбылося-
ся б набліжэнне спецыялістаў да
шырокіх мас рабочых.

Само праз сябе зразумела, што ў
гэтым пытанні застаецца непоруш-
най Ленінская ўстаноўка, якая зней-
шла сабе выразае адлюстраванне ў
праграме нашай партыі і ў паста-
новах партыйных зьездаў. Гэта тое,
што: «неабходна звесці буржуазных
спецыялістаў у абставіны таварыс-
кае агульнае працы рука-аб-руку з
масаю радавых рабочых» і адначасо-
ва «весьці ізагодліваю барацьбу з
новуцкай самаўпэўненасцю, якая лі-
чыць, быццам рабочая кляса можа
вырашыць свае задачы без вына-
рыстоўвання на самых адказных
пасадах спецыялістаў буржуазнай
школы».

Пралетарыят на самой справе пака-
заў, што ён умее цаніць і цаніць
шчырую працу спецыялістаў і здоль-
ны стварыць для іх спрыяючыя аб-
ставіны працы. Можна смела ска-
заць, што выпадкі «спэцадэтства» ў
нас, калі і маюць месца, дык вылі-
кочна выпадковыя, і партыя бязлі-
тэсна з такімі праявамі змагаецца.

Тым ня менш мы ўсё яшчэ ня
маем патрэбнай згуртаванасці паміж
інжынерна-тэхнічным персаналам і
ўсёй рабочай масай. Сярод масы
спецыялістаў існуе яшчэ адмежава-
насць і замкнутасць у сваім коле,
якая перашкаджае спецыялістам
ўсёй сваёй масай стаць на шлях
бязумоўнага і рашучага падтрымань-
ня пачынаньняў рабочае клясы ў
сацыялістычным будаўніцтве.

На фанце шахцінскай змовы, на
цэлым радзе іншых, выкрытых за
апошнія часы, злоўжываньняў у
капітальным будаўніцтве відаць, што
ўсе гэтыя шкодніцкія ўчынкі, якія
па сутнасці праводзіцца невялічкі-
мі групамі шкідніцка-контр-рэвалю-
цыянераў, былі б немагчымымі, калі-
б уся астатняя маса лійляных і

сумленных спецыялістаў, склада-
ючая бязумоўна пераважную боль-
шасць сярод іх, адкінула б свае
каставы забалоны і сваёй пасыў-
насцю не прыкрывала б гэтыя зла-
чынствы.

Справа перавыхавання спецыя-
лістаў, набліжэння іх да рабочае
клясы набылае, такім чынам, надзвы-
чайна важнае значэнне. Нашы гас-
падарчыя органы ў пераважнай боль-
шасці занялі правільную лінію ў
пытаньнях адносна да спецыялістаў,
сумленна і шчыра аддаўшы свае
здольнасці і ведаў справе сацыя-
лістычнага будаўніцтва, акружаючы
іх пэўным даверам, ствараючы ўмо-
вы для прадукцыйнай працы.

Галоўнай жа і асноўнай задачай
бліжэйшага перыяду зьяўляецца
ўсямернае ўмацаваньне і ажыўлень-
не работы інжынерна-тэхнічных сэк-
цыяў і правільная пастаноўка праф-
саюзнага кіраўніцтва іх работай. Сы-
стэматычнае прафсаюзнае кіраўніц-
тва і правільнае пралетарскае ідэ-
лягічнае ўздзеянне на ўсю масу
спецыялістаў—зьяўляецца галоў-
нейшымі мэтадамі ізаляцыі варожых
рабочай клясе шкодніцкіх элементаў.
Аднак, да гэтага часу, шчыра кажучы,
гэтага кіраўніцтва сэкцыяў мелі
вельмі і вельмі мала, а адгэтуль вы-
нікае і малая іх актыўнасць у праф-
саюзным жыцці і асабліва ў галіне
знакомства—якраз тэй галіне, дзе
ініцыятыве спецыялістаў належыць
першае месца.

Асабліва востра стаіць пытанне
аб ідэаліфікацыі маладых спецыя-
лістаў. Па гэтым пытанні пленум
ЦК вынес адпаведнае рашэнне,
якое поўнасцю забяспечвае пад-
рыхтоўку іх як у навучальных уста-
новах, так і на вытворчасці. Зада-
ча-ж інжынерна-тэхнічных сэкцыяў—
стварыць на вытворчасці такія ўмо-
вы для маладых спецыялістаў, каб
выключыць усялякую мажлівасць
адхіраньня маладога інжынера і тэх-
ніка, даць ім мажлівасць бязупы-
нна ўдасканальвацца, пераймаючы
практыку старых спецыялістаў.

Гэтыя задачы будуць выкананы,
калі, з аднаго боку, інжынерна-тэх-
нічныя сэкцыі і ўсё перадавое інжы-
нерства выразае ўсьвядомляць, што
на іх ідзеца вялізная адказ-
насць за перавыхаванне тых кад-
раў спецыялістаў, якія яшчэ знахо-
дзяцца ў абыватальскім «нейтраль-
ным» балоце ў той час, як уся кра-
іна пакрыта рыштаванымі сацыя-
лістычнай будоўлі. А з другога бо-
ку, трэба ўсяму інжынерна-тэхні-
чнаму складу забяспечыць паўней-
шую магчымасць адкрыта, сьмела і
бязбоязна на вытворчых нарадах,
сходах рабочых прымаць актыўны
ўдзел у крытыцы ўсіх недахопаў
будаўніцтва і гаспадараньня, уцягва-
ючы, такім чынам, масу спецыялі-
стаў у агульны струмень творчай
самакрытыкі.

Задачы перад прафсаюзамі ў спра-
ве перавыхавання кадраў спецыя-
лістаў надта складаныя і адказныя.
Яны павінны быць пастаўлены ў
парадак дня працы на бліжэйшы час.

Няўдача Нобіле---маральнае паражэньне

фашызму

Чухноўскі рыхтуецца да пошукаў Амундсэна

МОСКВА, 16. Камітэт дапамогі
«Італіі» запрапановаў праф. Са-
майлловічу па дароце ў Адвэнсбэй
даставіць самалёт Чухноўскага на
папаўку з тым, каб зараз-жа,
пасля арганізацыі базы ў Адвэнс-
бэй т. Чухноўскі змог вылецець на
пошукі Амундсэна і Александры.

МАСКВА, 16. Старшыня камі-
тэту дапамогі «Італіі» т. Уншліхт
адправіў прывітальную радыё-тэ-
леграму т. Чухноўскаму і яго экі-
пажу в поваду ўдалага звароту
на борт «Красіна».

МАСКВА, 16. Камітэт дапамогі
«Італіі» даў загад «Малыгіну» ісьці
пасля пошукаў Амундсэна ў
Архангельск. Камітэт вітае думку
Бабуркіна правесці пошукі Амунд-
сэна на папаўкох.

МАСКВА. У камітэце дапамогі
«Італіі» супрацоўніку ТАСС паведа-
мілі, што рашэнне праф. Самойло-
віча ісьці ў Адвэнсбэй было выклі-
кана тым, што самалёт Чухноўскага
паграбуе рамонт, а атрымаць чу-
жэземны самалёт для пошукаў групы
Александры яму не ўдалося. Акра-
мя таго, Італьянскія кіраўнікі эка-
педыцы зьявіліся з просьбаю за-
раз-жа перадаць «Чыта ды-Міла»
выратаваных італьянцаў.

ОСЛО, 16. Нарвэскае тэлеграф-
нае агенства паведамае: «Нарвэскі
дзур выхваляе гераічныя ўчынкі
савецкага лодаколу «Красіна». Мі-
ністэрства замежных спраў зьяві-
нулася да паслаўніка СССР Калан-
тай з лістом, у якім просіць не
перадаць савецкаму ўраду павін-
шаваньне з посьпехамі выратаваў-
чай работы «Красіна» і Чухноў-
скага».

ТОКІЁ, 16. У цэнтры ўвагі япон-
скага друку—посьпехі экспедыцыі
«Красіна». Усе газеты публікуюць
падрабязнае паведамленьне аб вы-
ратаваньні груп Вільеры і Мары-
яно і зьяшчаюць партреты Чухноў-
скага і Самойловіча.

БЭРЛІН, 15. У «Берлінэр-Тагблят»
надрукаваны артыкул Вольфа аб
няўдачы экспедыцыі Нобіле і аб вы-
ратаваньні яе ўдзельнікаў савецкім
ладаколам «Красіна».

«Увесь сьвет,—піша Вольф,—раз-
глядае вынік задуманага Нобіле
прадпрыемства, як маральнае пара-
жэньне фашызму. Тут мы бачым ня
толькі банкруцтва аддзельнай, лёгка-
думнай і хвальківай асобы, але і до-
вад таго, да якіх вынікаў прыводзіць
рэжым, які імкнецца забяўляць гля-
дачоў прыгожымі гэтамі. Тое, што
прышлося наглядзець глядачом у гэ-
тым выпадку, узбуджала ў іх на
чарэ сьмех, спачузаньні і насмеш-
кі. Многія ставілі сабе запытаньне,
чаго, уласціва, дамагаецца італьян-
скі генэрал у Паўночным Ледавітым
акіяне, дзе ніхто яшчэ ня змог па-
жаць таных лаўраў. Мы разумеем,
што ажыццэвіць адраджэньне Рым-
скай Імпэрыі ня так лёгка, бо сва-
боднага мейсца на зямной кулі не
засталося. Але ці-ж абавязкова трэ-
ба было выбраць дзеля гэтай мэты

паўночнае канцавоьсе? Тым больш,
што, як потым хутка высветлілася,
заваёва палярнага царства была пад-
рыхтавана ня столькі веданьнем
справы, колькі помпай.

Для выратаваньня няўдачнага вы-
канаўцы ролі гэраю і мінутых ім у
ледазной пустыні няшчасных пада-
рожнікаў іншыя краіны пасьпяшлі-
лі паслаць сваіх найлепшых сыноў.
Гірнія лёсу захацела, каб пацярпеў-
шых—пры гэтым крушэньні фашыз-
му, выратаваў лодакол бальшавіцкай
Расіі. Добра абсталыванае, пад кіраў-
ніцтвам вопытных людзей, судно гэ-
тае перамагло ўсе перашкоды і да-
сягла сваёй мэты спакойна і лляна-
мерна.

Відовішча гэтае, пасля ўся-
го, што прышлося убачыць з дру-
гога боку, імпаўне, бо з боку са-
ветаў было ўсё зроблена бяз гучных
слоў і мішуры. Фашызм хацеў на-
клеіць на паўночнае канцавоьсе
ўласны плякат, а вышла так, што
ён прыпаднёс бальшавізму надзвы-
чайна шырокую тэму для прапаган-
ды.

Да якіх пагібельных вынікаў пры-
водзіць мэтады тэатральнай рэторы-
кі, яшчэ задоўга да Італіі даведалася
Нямеччына. Італьянскі выпадак па-
назвае, што закрываць перад сьветам
вочы і затыкаць вушы, раскрываючы
пры гэтым рот, надзвычайна не гі-
гіенічна».

Чуткі аб выратаваньні Амундсэна?

Варшаўская газета «Дэр Момэнт» ад 16-га ліпеня зьясь-
ціла паведамленьне свайго карэспандэнта аб выратаваньні
Амундсэна.

Як перадае карэспандэнт, у Осло атрымана пэўнае паве-
дамленьне з Кінгсбэю аб тым, што савецкі лодакол «Малы-
гін» знайшоў Амундсэна і яго таварышоў на Ільдіне каля
зямлі караля Карла.

Амундсэн і яго 2 падарожнікі нібы падабраны «Малыгі-
ным».

Забойцы Войкава

зьявольнае на ўсё жыццё
заменена 10 гадамі

Ланцуцкі застаецца ў турме

Нуцяя амністыя

КРЫЗІС У НЯМЕЦКАЙ ВУГАЛЬНАЙ ПРАМЫС- ЛОВАСЬЦІ

БЭРЛІН, 16. Прускі міністр гандлю
Шрэйбэр, выступаючы з прывітальнай
прамовай на зьездзе нямецкага праф-
саюзу горнарабочых Магдэбургу залі-
віў, што рад капальняў у Руронай
вобласці ў бліжэйшы час будуць на-
мінуцца прыкрыты.



Рабочыя, сяляне і чырвонаармейцы, глядзецца ўважна!

Ашуканства рабочых мас Нямеччыны

Дробныя падачкі з капіталістычнага стала

БЭРЛІН, 13. Рэйхстаг прыняў за-
прапанаваны ўрадавымі партыямі
законапраект аб зьніжэньні падатку
з зарплат. Законапраект прыняты
галасамі ўсіх партый супроць гала-
соў камуністых, гаспадарчае партыі,
народнай партыі і нацыяналістых.

Пры абгаварэньні законапраекту
ад імя камфракцыі выступіў Ней-
баўэр, які дамагаўся поўнага скаса-
ваньня падатку на зарплату, альбо
хоць-бы павышэньня неабкладаемага

мінімуму. Ён ахарактарызаваў за-
конапраект, як ашуканства.

Крытыкуючы законапраект, пра-
моўца спаслаўся на паграбаваньні
сацыял-дэмакратаў на пытаньні аб
зарплате, якія былі выстаўлены
апошнімі напярэдадні выбараў у
рэйхстаг. Камфракцыя ўнесла, як
прапанову, гэтыя паграбаваньні са-
цыял-дэмакратам. Прапанова была
адхілена большасцю рэйхстагу, у
тым ліку і галасамі сацыял-дэмак-
ратаў.

Польска-літоўскія пера- гаворы спынены

ВАРШАВА, 16. Польска-літоў-
скія перагаворы, якія вяліся ў Ва-
ршаве, не далі ніякіх вынікаў і спы-
нены.

Літоўская дэлегацыя не згадзілася
на ўстанавленьне протэктна-
тэлегграфічнае зносінамі паміж
Польшчай і Літвой і запрапанавала падтрым-
ляць чыгуначныя зносіны і пашто-
вую сувязь праз Усходнюю Прусію
і Лангю. На гэты польская дэлега-
цыя не згадзілася.

Ахвяры капіталістыч- най рацыяналізацыі

ПАРЫЖ. Абдыўся мітынгі горна-
рабочых Сэнт-Этэна, на якіх аб-
гаворалася тымнае аб катастрофе
ў Рош-ля-Мальер. Выступалі дзельні
кампартыі і унітарнай канфэдэрацыі
працы, Вайян Кутур'е, Арно і інш.
Прамоўцы ставілі катастрофу ў су-
вязь з капіталістычнай рацыяналіза-
цыяй, якая асваівала інтарэсы і
жыцьцё рабочых для павялічэньня вы-
творчасці і павышэньня прыбыткаў
прадпрыемцаў. Прамоўцы заклікалі
набачыць аб'яднаньне для перавагі ба-

Сусьветны Камуністычны Кангрэс

МАСКВА. «Праўда» у перадавіцы пша:

— Сёньня адкрылася 6 кангрэс Камуністычнага Інтэрнацыяналу. Кангрэс перш за ўсё разгледзіць той шлях, які пройдзе Камуністычным Інтэрнацыяналам за апошнія 4 гады з таго часу, як дэлегаты Камуністычных партый сабраліся на 5 Кангрэс у 1924 г. у 10-ю гадавіну ад пачатку Імпэрыялістычнай бойні. Сусьветны капіталізм перажывае паласу адноснай стабільнасьці.

У часе гэтай «стабільнасьці», камуністычныя партыі ў буйных гарадох Эўропы—Бэрлін, Парыж, Варшава,— становяцца самымі магутнымі партыямі пралетарыяту: такі вынік апошніх парламанцкіх выбараў. Глыбокі, сьпыхіны працэс паляўленьня рабочых мас буржуазных краін выяўляецца зусім відочным. Ён ідзе роўналетга з нарастаньнем калёніяльных рэвалюцый і з ростам сацыялістычнага будаўніцтва ў СССР.

Абаварыўшы справаздачу Выкал-кому Камінтэрну і яго далейшыя, агульныя задачы, Кангрэс абгаворыць і буйнейшае для Камінтэрну пытаньне—аб яго праграме. Праграма сама зьявіцца адной з найважнейшых зброй барацьбы з тэарэтычнымі гнуснасьцямі сацыял-дэмакратыі, адным з найлепшых інструмэнтаў для арганізацыі рэвалюцыйных рабочых навакол сьвяту Маркса і Леніна. Ваеннае пытаньне на 6 Кангрэсе Камінтэрну стаіць аддзелным пытаньнем на парадку дня і ня трэба вытлумачаць, чаму гэта так. Буржуазія падрыхтоўвае (а мейсцамі ўжо відзе) новыя войны,

а сацыял-дэмакратыя ў кожным краі, крычучы аб барацьбе за мір, дкуе ўсіх, па каго паказвае яе нацыянальная буржуазія; дкуе СССР, дкуе кітайскую рэвалюцыю, разгортвае нацыянальныя антаганізмы сярод народаў Эўропы і іншых частак сьвета.

Ваеннае пытаньне ня можа стаць перад кангрэсам Камуністычнага Інтэрнацыяналу без сувязі з пытаньнем аб узмацненьні барацьбы супроць сацыял-дэмакратыі і рэфармізму. Сацыял-дэмакратыя—вось хто будзе галоўным віноўнікам будучай вайны, бо яна зьявіцца на руках і нагах міжнародную рабочую класу ў яе барацьбе супроць Імпэрыялізму і Імпэрыялісцка-ваенных авантур.

Асобным пунктам на парадку дня стаіць пытаньне калёніяльнае. За апошнія 4 гады калёніяльны рух у сваім разьвіцьці прайшоў такі шлях, які ён не праходзіў за мінулыя цэлыя стагодзьдзі. Гутарка ідзе ў першую чаргу аб Кітайскай рэвалюцыі.

Нарэшце, на парадку дня шостага кангрэсу стаіць пытаньне аб становішчы СССР. СССР—бацькаўшчына сусьветнага пралетарыяту. Гэта—краіна, на якую зьвернуць і надзеі і вераю погляды працоўных ўсіх краёў. Ніякія часовыя затрудненьні ня змогуць зацімаць гэтых асноўных фактаў становішча ў СССР. Шосты кангрэс Камінтэрну будзе выключным па сваім гістарычным значеньні.

Палкае брацкае прывітаньне дэлегатам шостага кангрэсу ад камуністычных і рабочых Савецкага Саюзу.

Становішча ангельскіх гарнякоў

(Ад нашага пёнданскага карэспандэнта)

Становішча ангельскіх горнарбочых з кожным днём пагоршваецца. Беспрацоўе паявілася, заробная плата скарачаецца. Аб цяжкасьці становішча даюць прадстаўленьне наступныя лічбы: у чэрвені па ўсёй Англіі ў вугальных капальнях працавала 320.000 гарнякоў, супроць 1.220.000 гарнякоў, якія працавалі ў 1924 годзе.

Па пазасюжных раёнах становішча прадстаўляецца ў такім выглядзе. У Паўднёвым Уэльсе лік занятых горнарбочых скараціўся на 50.000 чал. у параўнаньні з 1925 годам і на 80.000 чал.—у параўнаньні з 1924 годам. Штомесячны продаж вугалю зьменшыўся з 10.500 тыс. тон у 1924 годзе да 6.500 тыс. тон у 1928 годзе. Гэта ня гледзячы на зьмяншэньне продажнай цэны вугалю на 5 шылінгаў і 6 пенсаў (каля 2 р. 75 кап.) за тону.

Вугальныя капальні закрываюцца адна за другой. Ёсць вугальныя раёны, дзе ўсё насельніцтва цалком складаецца з беспрацоўных. Прадпрыемцы выкарыстоўваюць рост беспрацоўя для паслухэння на заработную плату гарнякоў. Вось характэрны прыклад: прадпрыемцы вугальных капальняў Уортэга, у Паўднёвым Уэльсе зьявіліся да рабочых в прапановаю «наступіцца» 10 процантамі заробнай платы для падтрыманьня работы на капальнях. Рабочыя, вразумела, адхілілі гэту прапанову.

У Шатляндзі толькі за апошнія месяцы зьявілася звыш 10.000 горнарбочых. Лік горнарбочых у Шатляндзі зьменшыўся з 140.000 у 1924 годзе да 93.000 у 1927 годзе. У Ўршыры за апошнія некалькі

месяцаў лік беспрацоўных паявілічўся на 17.000 чал. У некаторых вугальных раёнах Ўршыры беспрацоўныя і іх сем'і складаюць 50 проц. усяго насельніцтва. Па ўсёй Англіі з 1925 па 1928 год закрылася 1.112 вугальных капальняў з 203.000 рабочых.

Рост беспрацоўя няўхільна адбываецца далей. У маі 1928 году лік беспрацоўных паявілічўся на 41.000 чал. у параўнаньні са студзенем 1928 году, на 95.000 у параўнаньні з маем 1927 году і на 117.000 у параўнаньні з маем 1926 году.

Аб разьмеры заробнай платы даюць прадстаўленьне наступныя лічбы. У Ўршыры влізарная большасьць гарнякоў атрымлівае ня больш 29 шылінгаў (каля 14 руб. 50 кап.) за тыдзень. У Ланкашыры заробная плата яшчэ меншая—23 шылінгі (каля 11 руб. 50 кап.) за тыдзень. Гэта тлумачыцца тым, што ў Ланкашыры большасьць капальняў працуе ня поўныя рабочыя тыдзень.

Ня гледзячы на дэпрэсію, якая наступіла пасля цяжкага становішча горнарбочых пасля забастоўкі 1926 года, гарнякі хутка рэвалюцыянізаваліся. Такое агульнае ўражаньне зьяўляецца ў кожнага, каму прыходзіцца мець дагчыньне з гарнякамі. Гэта, напрыклад, калястатуе і манчэстэрскага рада алекі над беднымі ў наступных наўных, але тым ня менш пераконваючых словах:

«Нават цьвярозьныя, мірныя і дастойныя ўсяляката павалжэньня рабочыя, пры ўмовах, якія існуюць у горнай прамысловасьці, надлаюцца камуністычнай прапагандае.

ВАРШАВА, 16. Апублікаваны вагон аб амністыі. Амністыя распаўсюджваецца толькі на зьявіленых, якія асуджаны на тэрміны да 4-х гадоў. Аднак, па амністыі зьявіленых на ўсё жыцьцё замяняецца 10 годам.

У ліку зьявіленых, якім зьявіленне на ўсё жыцьцё замянена дзесяцігоддзем—знаходзіцца забойца панаціоннага прадстаўніка СССР у Польшчы т. Войжава—Давэрда. Ка-

Хваляваньні на фабрыцы Пазнанскага

ВАРШАВА, 16. Учора аднавіліся хваляваньні на тэкстыльнай фабрыцы Пазнанскага ў Лодзі. Паліцыя прававала разаміць патаўн бастуючыя рабочыя, што сабраўся перад

вордзе, такім чынам застаецца яшчэ 9 гадоў турмы.

На т. Ланцучыка (былога дэпутата польскага сойму—камуніста) амністыя не распаўсюджваецца, бо Ланцучыкі засуджаны на 5 гадоў зьявіленых.

Зараз-жа, усьлед за апублікаваньнем амністыі, гараўжскія турмы прыступілі да вызваленьня зьявіленых. З вызваленьня 14-171 300 зьявіленых—толькі 20 чалавек—палітчыныя

фабрыкаю. Паранена шмат рабочых. Дырэкцыя фабрыкі абвясціла лэкаут у тым чэжас, дзе абвясціла забастоўка. Забастоўка выбухнула таксама на Пістраўскай мануфактуры ў Азэркаве.

Выпады супроць карэспандэнта «Бэрлінэр Тагеблят»

ВАРШАВА, 16. Сёння «Кур'ер Параны» змяшчае артыкул з рэзкімі выпадкамі супроць гараўжскага карэспандэнта «Бэрлінэр Тагеблят» з паводу яго карэспандэнтскіх аб'юльтраным становішчы ў Польшчы пасля інтэрв'ю Пілсудзкага і аб прычы-

нах, якія прымусілі Пілсудзкага адмовіцца ад падарожжа ў Румынію. Газета перадае іншыя чужаземныя карэспандэнтскія ў Варшаве ад «перайманьня прыкладу карэспандэнта «Бэрлінэр Тагеблят».

Навіны Савецкага Дня

200 мільёнаў на дарожнае будаўніцтва Дарожныя факультэты ў ВНУ

Прэз Саўнаркомэ СССР створана міжведэмастасная дарожная камісія пад старшынствам намесьніка Наркамфіна СССР С. Н. Кузьніцава. У 1928-29 годзе маркуецца значна паявілічў асымаваньні на пачыньне дарожнага будаўніцтва. Так, напрыклад, на дарожі мясцовага значэньня асымаваньні будучы паявілічаны на 50 проц. у параўнаньні з мінулым годам. Паявіліччы таксама лічба патамнанна збору на 15 мільёнаў руб. Аднаведна будучы памыраны асымаваньні на дарожі агульна-саюзнага значэньня. Такім чынам, на дарожнае будаўніцтва ў будучым годзе маркуецца затраціць звыш 200 мільёнаў руб. У гэту суму ўвойдзе і рост працы.

„Тыдзень абароны“ на Украіне

ХАРНАЎ, 16. Правядзеньне „тыдню абароны“ па ўсёй Украіне ў разгары. Па ўсіх мясцовавочых арганізаваа ўшанаваньне герояў грамадзянскай вайны. На прадпрыемствах праводзяцца агульныя сходы рабочых і служачых, пасьля чыха праходзіць запісь у гурткі вайсковых ведаў, у атрады хэмабароны, у гурткі мэдыцынскіх сёбраў і першай дапамогі.

Справа аб эканамічным шпіянажы

МАСКВА, 16. 15 ліпеня Вярхоўны суд закончыў судовое сьледзтва па справе аб эканамічным шпіянажы. Пракурор т. Фрыдбэрг у сваёй прамове сказаў наступнае: «Гэта справа мае вялікае прыцывавае значэньне з пункту погляду ўзаемаадносін нашых гаспадарчых працаўнікоў з чужаземнымі фірмамі. Акрамя вузкіх камэрцыйных мэтаў, якія можа мець такая фірма, як «Альфа-Лаваль», яна імкнулася знайсці нашы слабыя мейсцы. Сьстэма работ паверанага гэтай фірмы Акользіна зьявілася да сьстэматычнага разлажэньня савецкага апарату. Акользін меў таксама задачу прабрацца непасрэдна ў нязавыя савецкія арганізацыі, якія, праз сваіх прадстаўнікоў, мелі б уплыў на работу агульнадзяржаўных органаў замежнага гандлю. Акользін парашуў дагавор, заключаны фірмаю «Альфа-Лаваль, пашырыўшы свае скромныя паўнамоцтвы.

З вялікім посьпехам прайшлі арганізаваныя прафсаюзнамі масавыя экукурсіі рабочых і служачых у ваколічныя вёскі і ваенныя лягэры. У сёлах шэфсьнімі камісіямі і рабочымі экукурсыямі праведзена вялікая разьвісьняльная кампанія. Сьляне жыва цікавіцца пытаньнем абароны і хэмічнай вайны.

Электрыфікацыя Крыму пры дапамозе галубога вугалю

У апошні час цэнтральныя аэро-гідралынамічны інстытут у Маскве пачаў працы па дасьледаваньні мясцовых ветраў (галубога вугалю) для электрыфікацыі Крыму і для забеспячэньня энэргіяй будучай чыгуны на паўднёвым узьбярэжжы.

Ян высьветлена, „максымум ветраў, у Крыме бывае ў гарах Балаклавы на вышыні 904 футай.

У гэтым імяна пункте і рашано пабудоваць грандыёзныя ветраны рухавікі, які і будзе пераапрацоўваць сілу ветраў у электрычную энэргію. Рухавікі гэты ўжо будзеца на нашых заводах.

Устаноўка яго адбудзеца ў будучым годзе.

Усе работы вядуцца пад кіраўніцтвам інжынэра т. Красоўскага. Адначасова з гэтым, пад кіраўніцтвам начальніка сеткі цэнтральнай аэростанцыі т. Келермана, адбываецца ўстаноўка асобных апаратаў-амэрафаў для пастаяннага зьмярэння сілы і напрамку ветраў.

Адзін з апаратаў устаўляваецца каля Балаклавы. Другі—каля Курман Кенэльш—у стэпавай частцы Крыму. Трэці—на Ай-Петры.

Нарада вучоных аб узыньчэці ўраджайнасьці

МАСКВА. Наркамзём РСФСР олінаў нараду навуковых і практычных дзеячоў па сельскай гаспадарцы для абмеркаваньня і распрацоўкі мерапрыемстваў па ўзыньчэці ўраджайнасьці ў РСФСР.

Устаноўка яго адбудзеца ў будучым годзе.

Усе работы вядуцца пад кіраўніцтвам інжынэра т. Красоўскага. Адначасова з гэтым, пад кіраўніцтвам начальніка сеткі цэнтральнай аэростанцыі т. Келермана, адбываецца ўстаноўка асобных апаратаў-амэрафаў для пастаяннага зьмярэння сілы і напрамку ветраў.

Адзін з апаратаў устаўляваецца каля Балаклавы. Другі—каля Курман Кенэльш—у стэпавай частцы Крыму. Трэці—на Ай-Петры.

Англа-японскія імпэрыялістыя дагаворы-ліся...

ТОКІЁ, 16. Як паведамляе японская газета „Ніці-Ніці“, японскі прэм'ер Танака выступіў на пасяджэньні габінэту міністраў наконт япон-кітайскіх адносін з наступнаю зьяваю:

„У зьвязку з намерам намінскага Ураду перагледзець дагаворы Кітая з Аэрыжавамі, Японія вядзе перагаворы аб оубоным вытоўляньні з Англіяй, якая відавочна падзяляе японскі пункт погляду. Я спадзяюся, што нам удацца наладзіць оупрацоўніцтва з Англіяй“.

Пераадзетыя японскія афіцэры на У.-К. чыгунцы

ПЕКІН, 16. Харбінская кітайская газета „Дун-Сань-Шэнь-Шянь-Бао“ оуб'являе, што пасля ўзрыўу цягніка Чынан Цзо-ліна на ўсіх станцыях Кітайска-Уоходнай чыгуны зьявіліся пераадзетыя японскія афіцэры.

Газета мярнуе, што лія японскіх афіцэраў, „якія заняліся дэзья выгладу рамеоўніцтвам і гандлем“, дэагае 600 чал. Газета отавіць запытаньне: „Для чаго прыбылі ў раён Кітайска-Уоходнай чыгуны японскія афіцэры—для аховы японскіх грамадзян, ці для падрыхтоўкі ажыццяўленьня захопнічых намераў?“

Выбухам забіта 13 рабочых, 6 паранена

ПАРЫЖ, 16. На капальнях, улабізу Эрлена (Бэльгія) здарыўся выбух руа-нічнага газу. Забіта 13 рабочых, 6 паранена. Лёс 4 рабочых яшчэ ня оьветлены.

Армія „ўціхаміраньня“

ШАНХАЙ, 16. Як паведамляюць з Пеніу, Чан Кай-шы, Фын Юй-бян, Ен Сі-шан і Лі Цзун-жэ парашылі аргамізаваць адзіную „армію ўціхаміраньня Кітаю“. Бай Цзун-чы даручана заняць раёны, што знаходзяцца зараз у руках рэштак чжыліюкіх і шаньдунскіх войск.

Замах на уплывовага гамінданаўца

ШАНХАЙ, 16. Сёньня ў Шанхай быў зроблен замах на жыцьцё уплывовага гамінданаўца, члена рэдакцыйнай колэгіі цэнтральнага аргану Гаміндану „Мін-Го-Жы-Бао“, Тан Пін-чжо, які, як паведамляюць, прыехаў у Шанхай для барацьбы з камуністамі. Ён цяжка паранен. Зьлячынцы зьнілі.

Савецкі павільён на кельскай выстаўцы

(Ад нашага карэспандэнта)

Савецкі павільён на міжнароднай выстаўцы друку ў Кельне паравейшма знаходзіцца ў цэнтры ўвагі наведвальнікаў. Ва ўсіх іншых павільёнах выстаўкі заўсёды бывае больш ці менш свабодна. У савецкім-жа павільёне заўсёды ёсць шмат народу.

Штодня савецкі павільён наведвае 10.000 чал., у нядзелю і ў дні сьвят лік наведвальнікаў дасягае да 20-25.000. Калі параўнаць гэтыя лічбы з сярэднім лікам наведвальнікаў выстаўкі, які омадае 33.000 штодня, і калі прыпомніць, што большасьць наведвальнікаў прыцягвае не павільён, а забавы на абшары выстаўкі, дык наведваньне савецкага павільёну трэба прызнаць вельмі высокім.

Адміністрацыя савецкага павільёну наладжвае штодня каля 8 спэцыяльных экскурсій. Акрамя таго, штодня праа савецкі павільён праходзіць 20 экукурсій, арганізаваных дырэкцыяй выстаўкі. Заўя на экукурсіі так многа, што задаволіць поўнасьцю іх ня ўдаецца.

Наведвальнік савецкага павільёну па большай частцы адрозьніваецца ад звычайнага наведвальніка выстаўкі. Гэта ня той наведвальнік, які ў пошуках эфэктаў шляецца па памышканьных выстаўкі. Гэта—уважлівы наведвальнік, які ўдумліва і глыбока вывучае жыцьцё СССР, якое так поўна прадстаўлена экспанатамі савецкага павільёну. Сярод наведвальнікаў пераважаюць рабочыя. Асабліва цікаваця савецкім павільёнам рабочыя Рэйнска-Вэстфальскай прамысловай вобласьці, які ўжо правалі шматлікія экукурсіі ў савецкі павільён.

Карэспандэнт ТАСС меў гутарку з кіраўнікамі выстаўкі. Яны аднагосна сьцьвярджаюць, што савецкі павільён, побач з культурна-гістарычным аддзяленьнем выстаўкі,

зьяўляецца яе „гвоздем“. Гэта ня толькі думка прадаўнікоў выстаўкі, а думка ўсіх выдатных нямецкіх і чужаземных журналістаў.

Савецкі павільён зьяўляецца прадметам ажыўленай дыскусіі ў нямецкім і замежным друку. Асабліва ажыўлена дыскусія разгарнулася навакол мастацкага афармленьня савецкага павільёну. Канструктыўскія стьпы большасьці экспанатаў знаходзіць сабе побач з гарачымі абаронамі і праціўнікаў. Апошнія зааааааць, што канструктыўскія тэоры трудна вразумелыя для шырокай публікі, хоць ім нельга адмовіць у тэхнічным удакладненьні. Прыільнікі-жа сьцьвярджаюць, што якраз імянна, гэта асаблівасьць канструктыўскага стьпы больш за ўсё зьяўляецца адпаведнаю на выстаўцы. «Замысловаць савецкіх канструктэраў, на іх думцы, узбуджае глядач» задувацца над формаю і зьместам экспанатаў, што дапамагае лепшаму іх вывучэньню.

Агулам трэба сказаць, што выстаўка друку ў Кельне мае вялізарнае значэньне для культурнага жыцьця Нямецчыны. Наколькі вялікім зьяўляецца гэтае значэньне, можна меркаваць па тым, што амаль усе без выключэньня пасяджэньні, канфэрэнцыі культурных, грамадзкіх і навуковых арганізацый у гэтым годзе адбываюцца ў Кельне. Аб гэтым-жа сьведчыць вялізарны лік наведвальнікаў выстаўкі, які дасягае ў месці мільёну чалавек. З іх на чужаземцаў прыпадае каля 350.000 чалавек.

Які будзе матар'яльны посьпех выстаўкі, пакуль—трудна сказаць. Кіраўнікі выстаўкі разьлічваюць, што ім удацца ўнікнуць дэфіцыту і, быць можа, атрымаць паўны прыбытак. Ал-аў.

Да 25-годзьдзя II зьезду партыі

„Искра“

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО СОЗЫВУ II С'ЕЗДА РС.Д.Р.П. (ноябрь 1902 г. — июль 1903 г.)



В. П. Краснов Председатель Комитета



Н. М. Рыков



С. М. Корвин



П. А. Краснов



Н. М. Рыков

А. М. Стопан

Е. М. Анисимов

П. С. Ганусов



Н. М. Рыков

А. М. Стопан

Е. М. Анисимов

П. С. Ганусов

Е. Я. Левин

Е. М. Анисимов

А. М. Стопан

П. С. Ганусов

М. Г. Гурский

На Псковском совещании (2-3 ноября 1902 г.) был избран новый организационный комитет. На звание 3 члена его были арестованы, но ОК пополнил себя путем кооптации. Орг. комитет, ставший твердой Искрой, играл роль временного центр. комитета партии. Он осуществил созыв II партийного съезда.

лэзунг—дыктатуры пралетарыату, як пераходнага моманту да сацыялістычнага грамадства. «Искра» спачатку ў артыкулах (разам з «Искрой» і часопіс «Заря»), потым у праекце праграмы, выпрацаванай ёю (Плеханавым з папраўкамі Леніна) да II-га зьезду, наўхільна прапагандавала палажэньні рэвалюцыйнага марксызму.

У процівагу эканамізму, які адводзіў рабочай класе ў палітычнай барацьбе месца ў хвасце буржуазнага лібералізму, «Искра» энэргічна бараціла гэгэмонію пралетарыату ў рэвалюцыйным руху. У той час, як для эканамістых сялянскі рух наогул ня меў значэньня, «Искра» адзначала важнейшую рэвалюцыйную ролю сялянства ў надыходзячай рэвалюцыі.

Няма такой галіны партыйнага будаўніцтва (ідэалягічнай, тактычнай, арганізацыйнай), дзе-б «Искра» не дала дакладных, вычэрпваючых адказаў, якія базуюцца на пазыцыях рэвалюцыйнага марксызму і канкрэтных асаблівасьцяў тагочаснага рабочага і сацыял-дэмакратычнага руху ў Расіі.

Барацьба «Искры» за партыю крок за крокам ачышчала тагочасны с.д. рух ад хістаньняў, апартунізму, ідэавага і арганізацыйнага разброду. Адна за другою шпакра (для таго часу) ствараліся іскраўскія рганзацыі, с.д. гурткі прымаці іскраўскую афарбоўку. Выціскаўся эканамізм. Так падрыхтоўваліся цаглінікі для пабудовы цэлага гмаху—партыі. Пэжэнтам гэтай будовы зьяўляўся рэвалюцыйны марксызм, будаўнік-архітэктар—«Искра» і яе галоўны патхціцель—Ул. І. Ленін.

Два з паловаў гады патрэбна было «Искры» на падрыхтоўку зьезду. Доўгі тэрмін. Затое скліканы зьезд аказаўся ў пераважнай большасьці іскраўскім. Праўда, ушыў апартунізму праявіўся і на гэтым зьездзе,— апартунізм і сярод часткі іскраўцаў знайшоў сабе глебу. Але гэта ўжо пачалася новая паласа гісторыі, з новымі задачамі і труднасьцямі.

У гэту новую паласу ўвайшоў для працягу справы «Искры» лэніскі «Вперед».

І. П.

БАРАЦЬБА ЗА ЎРАДЖАЙ

Мы ў сельскай гаспадарцы БССР маем надзвычайна нізкі ўраджай—сярэдня ўраджай на БССР па аб'ёмных культуррах складае 7-8 двайных центнераў на гектар (або 45-50 пуд. на дэсціну). Ня гледзячы на такіх нізкіх лічбах ураджайнасьці, мы ў Беларусі, параўнальна з другімі краінамі, маем не на апошнім

насьці на 50 проц. гной—на 60-80 проц. і г. д. Напрыклад, адзін пуд салотры, адпунчаны ў глебу, дае наступную набаўку ўраджaju: 2,9 пуд. аўсу, 2,7 пуд. жыта і цэлыя 23 пуд. бульбы. Таксама значны эфэкт (хоць некалькі менш) даюць калійная соль, тапашлак і др. др.

ны) плошчаў, не занятых пасевамі і пакінутых над панар. Між тым, усе беларускія дасьледчыя станцыі прышлі да адзінадушнага вываду, што гэты метад пакіданьня плошчы пад панар нічога не дае ў сэнсе павалічэньня ўраджайнасьці. І гэтыя вылічэньні адпавядаюць зямлі прыносяць да таго ж часу, нават больш, чым плошчаў, не занятых пасевамі і пакінутых над панар. Між тым, усе беларускія дасьледчыя станцыі прышлі да адзінадушнага вываду, што гэты метад пакіданьня плошчы пад панар нічога не дае ў сэнсе павалічэньня ўраджайнасьці. І гэтыя вылічэньні адпавядаюць зямлі прыносяць да таго ж часу, нават больш, чым плошчаў, не занятых пасевамі і пакінутых над панар.

Да агляду працы ў цэх'ячэйках

Пару заўваг (Гарраён, Менск)

Цэлым радом заметак у газэтах ужо падкрэсьліваліся мэты і задачы, якія пастаўлены перад масавым аб'явадваньнем работы нізавых партінстытутаў.

Гэта аб'явадваньне сапраўды неабходна і прадпрынята сваячасова. Толькі паліпшэньнем масавай працы ў цэху нам удалася распаўсюдзіць партунізму на больш шырокія колы беспартыйных рабочых, якія да гэтага часу невыстартальна абхолены ні партыйнай, ні прафэсійнай вытываўчай працай.

Мы маем некаторыя ненармальныя зьявішчы, якія бізомуна ў значнай ступенні зьяўляюцца вынікам слабой, або адсутнасьці працы і партунізму недарэдна ў цэху. Так, напрыклад, на гарраёне за перыяд студэнь-ліпеня прынята ў партыю ўсяго 106 таварышчу, у тым ліку ў першыя два месяцы на кастрычнікавым закляку каля 50.

Найбольшае тэмпу росту арганізацыі тлумачыцца, напершае, недаацэнкай і неразумньнем значнай часткай беспартыйнага актыву ролі і значэньня партыйнасьці. Часта можаце сустракаць беспартыйнага актывіста, які ўжо некалькі год актыўна працуе над кіраўніцтвам ячэйкі, і на запытаньне «чаму ён ня ўступае ў партыю», дае такі адказ: «Нашто мне ўступаць у партыю, я і так актыўна працую, кожны могу на сваіх сілах». Хто, як не цэхоргі, групоргі павінны растлумачаць такім актывістам, што ўступленьнем у партыю яны яшчэ больш карысьці да-

дудь сваёй працай партыі і рабочай класе, лягчэй і хутчэй змогуць рагаваць на труднасьці і недахопы, якія сустракаюцца на прадпрыемстве.

Мы асабліва за апошні час маем усе спрыяючыя ўмовы для павалічэньня тэмпу росту арганізацыі: в перашкодам апазыцыі на гэтым шляху мы закончылі. Больш-менш радыяналізавалі і радыяналізуем партпрацу ў ячэйках, больш роўнамерна накружам таварышоў.—Раёнэй можна было сустракаць старых кваліфікаваных рабочых, якія ня ўступалі ў партыю, каб іх не перагрудзілі, каб не перашкаджалі накружкай вучыцца, або каб прымушова не пагналі на вучобу (такое зьявішча ў нас было)—усе гэтыя моманты вараз больш-менш амінічаны. Таму найбольшэе партпработы да рабочых павалічна павалічыць тэмпу росту арганізацыі за ліч рабочых ад вэрштату.

Адкрытыя сходы ячэйкі наведваюцца пазначнай колькасьцю беспартыйных рабочых.

Нізавы інстытут не вядзе падліку настрояў рабочых, не інфармуе аб іх бюра ячэйкі. Вось чаму часта бывае так, што рабочыя цікавацца аднымі пытаньнямі, а на сходах ставяць другія. Гэта перашкаджае абслугоўваньню рабочай масы. Усе гэтыя недахопы зьяўляюцца тормазамі ў нашай працы, і яны павінны быць неадкладна зьнішчаны. У гэтым дапаможа аб'явадваньне, якое пачалося праволіцца па ўказаньні АК на прадпрыемствах гораду.

І. Грушнёўскі.

Больш увагі цэх'ячэек рабоце сярод работніц

Рост актывнасьці жаночых рабочых мас і ўцягваньне новых кадраў работніцаў у вытворчасьць ставіць перад Менскай арганізацыяй, у асаблівасьці перад нізавымі партыяўнямі, задачу ўзмацніць работу на выхаваньні работніц і ўдзяліць максимум увагі рабоце сярод работніц на цэхх.

На буйных прадпрыемствах у дапамогу ячэйкаваму арганізатару па цэхх выдзелены цэхоргі, на аб'яваках якіх ляжыць правядзеньне в работніцамі свайго цэху гутарак, нагляданьне за вылучэньнем найбольш выдатных работніц, кантроль за рэгулярнасьцю справаздач дэлегатак перад работніцамі данага цэху, удзяленьне ў грамадзкую работу і рад іншых абавязкаў, якія датычаць работніц.

У большасьці на рабоце сярод жаночых выдзяляюць маладых і мала падрыхтаваных членаў партыі. Улічваючы, што жананарганізатары да гэтага часу яшчэ ў масе сваёй слабы, цэх'ячэйкам у цэлым неабходна больш займацца практычнымі пытаньнямі на палажэньні працы і быту, выхаваньні, вылучэньні работніц і сачыць за правядзеньнем у жыцьцё прынятых пастаюў. Работа на вывучэньні і паліпшэньні ўмоў працы работніц, на паліпшэньні кваліфікацыі, правядзеньні ў жыцьцё мерапрыемстваў па ахове працы і інш зьяўляюцца адным з тактычных спосабаў падвысьці магчыма бліжэй да масы работніц.

Работніца ня можа актывна ўдзяляцца ў сацыялістычнае будаўніцтва, калі яна не будзе добра падрыхтаваная.

работай лікбезу грамадака-актывныя пласты работніц, хоць-бы ім было і больш 35 год.

У абслугоўваньні культурных патрэб работніц цэхжанарганізатару трэба ўлічыць чытацкія запатаньні работніц і наглядаць за тым, каб у бібліятэках пры чырвоных кутках былі адпаведныя кніжкі для работніц, арганізаваць індывідуальную і калектывную высьвіку і чытку часопісья і газэт, улічыць раборак і праз іх асьвятляць патрэбы і запатаньні работніц данага прадпрыемства ў насычэньні і агульнай газэце і ў часопісі «Беларуская Работніца і сялянка». Цэхжанарганізатар павінен таксама аказаваць усмержную дапамогу Асаовіяхіму і Чырвонаму Крыжу па ўцягненьні работніц у абарону краіны шляхам гутаркі на гэту тэму, дапамогі ячэйкам Асаовіяхіму і Чырвонаму Крыжу ў ўцягненьні работніц у гурткі першай дапамогі, стралковыя, вайсковых ведаў.

ГУМІНСКАЯ.

У сацыялістычным сэктары сельскае гаспадаркі парткіраўніцтва нездавальняючае (Бабруйская акруга)

АК КП(б)Б праз аддзел па рабоце ў вёсцы правяраў сутнасьць парткіраўніцтва і культурна-масавай працы ў калгасах і саўгасах акругі. Праверка паказала, што ў нізках партганізацыя як належыць нічо не ўзялася за гаспадарчую работу ў сацыялістычным сэктары сельскае гаспадаркі, што разьвіцьцё культурна-масавай працы сярод рабочых і калгаснікаў далёка адстае ад арганізацыйна-гаспадарчага росту саўгасаў і калгасаў.

Па акрузе боць 29 саўгасаў з больш як 1000 рабочых, а ячэек і кандыдацкіх груп КП(б)Б усяго толькі пяць. Камуністх с.г. рабочых саўгасаў на 1-е сакавіка 1928 г. усяго 65 чалавек. З калгасамі справа яшчэ горш: на 87 калгасаў па акрузе няма ніводнай ячэйкі і наогул адзіночак-камуністх зусім мала.

Такое становішча ўжо само сьведчыць аб недастатковым партыйным кіраўніцтве ў штодзённым жыцьці калгасаў і саўгасаў. Работа па ўцягненьні рабочых у партыю ідзе выпадкова. Нават Кастрычнікавы закляк аўсім мала закрануў с.г. рабочых. Па Кастрычнікавым закляку прынята ў КП(б)Б усяго па акрузе 1 работчы на 2 калгасы. Тут вялікі промах. Такое становішча тым больш трэба прызнаць нездавальняючым, калі ўлічыць пад увагу замкнутасьць парт'ячэек у рабоце. Ячэйкі КП(б)Б, якія абслугоўваюць саўгасы і калгасы, свае сходы неспрэчна ў саўгасах і калгасах мала праводзяць. Ёсьць вышадкі адрыву партыйнай працы ад рабочых: Дварэнкаля і Кадкаўская ячэйкі КП(б)Б в 10 партсходаў за 1928 г. правалі 5 закрыхтх. І на такіх закрыхтых сходах абмяркоўваюцца «сакрэтныя» ад рабочых пытаньні, як напр., «аб веснавой пасеўнай кампаніі», «прыём кандыдатаў у члены КП(б)Б», «перавод в кандыдатаў у члены» і г. д. Такое становішча бізомуна ванадта дрэннае. Мы гэтым адштурхваем рабочых ад партыі. Рабочыя заўважыць: «Мы-б хадзілі на партсходы, але-ж нас ня клічуць і нават ня пускаюць» (Глуск).

Пытаньням гаспадарчай працы, эканамічнага і культурнага абслугоўваньня рабочых і калгаснікаў мала ўдзяляюцца ўвагі. Пастаюныя надта агульныя, выкананьне іх слабое, праверка адсутнічае. Адна саўгаская ячэйка на дакладу рабачкому даслоўна выносьць такую пастаюну: «Выявіць усе недахопы і выправіць іх».

Па цэлым радзе фактаў выяўлена, што рабочыя саўгасаў і калгасаў сьвядома адносяцца да гаспадарчага ўзмацненьня саўгасаў і калгасаў. Так, у саўгасе «Паблава» (Рагачоў-

скі раён) рабочыя выходзяць на работу і ў дні адпачынку, часта працуюць і пасьяя званка. Павалічалася прадукцыйнасьць працы: у 1927 г. на чалавеча-каня апрацоўвалася 0,4 дзес., а ў 1928 годзе—0,6 дзес. У саўгасе «Завалочыцы» ў часе веснавых работ рабочыя парашалі працаваць дзьве гадзіны звыш нормы і працавалі. У калгасе «Амур» (Глускі раён) калгаснікі ванадта добра адносяцца да гаспадарчага ўздыму яго і за адзін год па ўраджайнасьці, малочнай справе, прадукцыйнасьці працы перадрэлі ваколнічных пасёлкаўцаў і наогул індывідуальных гаспадароў.

На такіх моманты не зварачаюць увагі, яны ня маюць адбітку ў рабоце ячэек, рабачкомаў, сельсаветаў. Грамадакая думка навокал гэтага не складаецца. Наадварот можна часта спаткацца в фактамі, калі ячэйкі КП(б)Б, якія абслугоўваюць саўгасы і калгасы, в 40 пытаньняў, якія вырашаны на партсходах за 1928 год ня ставяць амаль ніводнага гаспадарчага пытаньня і вельмі мала на эканамічным і культурным абслугоўваньні рабочых.

Насычэньні газэты ў саўгасах і калгасах працуюць надта дрэнна. Па саўгасах іх на паперы лічыцца 12 (в 29 саўгасаў), а працуюць больш-менш рэгулярна толькі некалькі штук. У саўгасе «Паблава» чырвоны куток у сувязі з летам ліквідаваны, адданы пад жылло памяшканьня. Саўгаскія бібліятэкі ў большасьці ляжаць бя руху. На 87 калгасаў цяжка знайсці такі калгас, дзе быў-бы чырвоны куток, не гаворачы аб клубе.

Усё гэта паказвае на неабходнасьць максымальнага ўзмацненьня партыйнага кіраўніцтва і культурна-масавай працы ў калгасах і саўгасах, належнага прыстасаваньня гэтай працы да жыцьця гаспадарак і да абслугоўваньня рабочых. Работа ячэек КП(б)Б павінна быць палепшана, набліжна да рабочых і калгаснікаў, райкомаў КП(б)Б павінны больш дапамагаць ячэйкам і адзіночак-камуністх у саўгасах і калгасах. Трэба больш масава разьортваць парт. і праф. работу. Прыняць рашучыя меры па ўцягненьні ў рады партыі падрыхтаванай часткі с.г. рабочых.

Неабходна арганізацыя і пашырэньне сеткі ячэек КП(б)Б у саўгасах і арганізацыя іх у калгасах.

Культурна-масаваю работу неабходна паставіць у баявую задачу работы «Усёй» грамадзасьці, —ячэек КП(б)Б, ЛНСМ, сельсаветаў, рабачкомаў, праўленьняў, калгасаў і арганізацыяў.

М. Х.

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

Тав. Малашонок—старшыня Магілёўскага АВК

Маланкай забіта 7 чалавек і шмат жывёлы

Буйны рост малочнай коопэрацыі

МАГІЛЕЎ. (Уласны нар.) Плануі АВК вышадзіў тав. Дзяжыла ад аб'яваваў старшыні Магілёўскага акра-

МАГІЛЕЎ. (Уласны нар.) Маланкай у пачатку года забіта 7 чалавек і шмат жывёлы.

МАГІЛЕЎ. (Уласны нар.) Актыўныя арганізоў зьезд упоўнаважаных малочных арганізацыяў.

такі ніжкі лічы ўраджайнасці, мы ў Беларусі, параўнальна з другімі рэспублікамі, ідзем не на апошнім месцы, бо сярэдні ўраджай эбожывых культур на Савзе яшчэ ніжэйшы—6,3 двайных цэнтнераў на гектар.

Гэтыя лічы з'яўляюцца зусім мізэрнымі, калі працінаставіць іх з лічбамі сярэдняга ўраджайнасці ў найбольш культурных на сельскай гаспадарцы краінах Заходняй Эўропы: Галандыя дае 28,1 двайных цэнтнераў на гектар, Бельгія—25,9 і Нямеччына—18,4.

Што-ж мы маем на палёх беларускіх даследча-наказальных станцыяў? Данныя 7-мі беларускіх даследчых станцыяў паказваюць у мінулым годзе (на трупне лепшых ураджаў) ураджайнасць эбожывых культур 26,2 двайных цэнтнераў на гектар. Гэта гаворыць аб тым, што мы ў Беларусі, пры адпаведных умовах, можам дасягнуць уроўню ўраджайнасці найбольш культурных у с-г адносінах эўрапейскіх краін.

Якія мерапрыемствы высоўваюцца на перае месца ў справе ўзвышэння ўраджайнасці беларускіх палёў? Гэта перш за ўсё ўгнаенне глебы гноем, мінеральнымі ўгнаеннямі, лубінам і торфам. Мінеральныя ўгнаенні (пры поўнай норме) наводдзі даных беларускіх даследчых станцыяў, даюць павышэнне ўраджай-

Таксама значныя эфекты некалькіх меншы даюць калійная соль, тамасплак, лубін.

На другім месцы ў справе павышэння ўраджайнасці гатунковае насенне. На двух-трох гадовых даных нашых даследчых станцыяў гатунковае насенне (лепшых гатункаў) узятае ўраджайнасць прыблізна на 30 проц. на параўнальна са звычайным (масковым) насеннем.

У бліжэйшыя 5-7 год (па плане Наркамзема) у нас на Беларусі ва ўсіх сельскіх гаспадарках звычайнае насенне будзе заменена гатунковым. У сучасны момант амаль што запоўнены гатунковым насеннем усе плошчы на даследчых станцыях і на палёх Дзяржнінскіх культур. У будучым годзе павінны быць запоўнены гатунковым насеннем палі саўгасаў і часткова калгасаў. А ўжо потым прайдуць на гатунковае насенне насенны таварыствы, а праз іх усё насельніцтва будзе забяспечана гатунковым насеннем.

Чарговым мерапрыемствам на павышэнні ўраджайнасці з'яўляецца шматплонны севазварот. Тут мы яшчэ ад нашых даследчых станцыяў (якія існуюць усяго 4-5 год) ня маем поўных вывадаў, бо яны яшчэ не маглі даць вынікаў 8-11 палёвых севазваротаў.

Мы зараз маем на Беларусі каля 708.000 дэсяцін (акрамя Гомельшчы-

Работніца яна можа актывізаваць удзельнічаць у саагасцістым будаўніцтве без павышэння спайго культурнага ўароўню, і ўдзяненне работніц у партыю таксама ўспраецца ў гэты пятавыне.

Між тым, у нас на прадпрыемствах яшчэ выстарчальнае колькасць нялічымых работніц. Гэта тлумачыцца, як невястарчальнае прыстасаваннем формы металу ўдзянення работніц у гурткі лікбезу і школы малалічымых, так і невястарчальнае сьведомасцю саміх работніц неабходнасці быць пісьменнай. Цяжэйчай павінны прыняць усе меры да ўдзельня работніцамі неабходнасці ліквідаваць тэхнічную няпісьменнасць, імкнуцца абхапіць

Л. НЯФЕДАЎ.

„Шляхам продкаў“ кірункам адваротным

(Да вынікаў маршу „Шляхам Баторыя“)

У нумары за 13-га чэрвеня мы адзначылі, што марш „Шляхам Баторыя“, які ладзіўся польскімі вайсковымі і паўвайсковымі арганізацыямі ў канцы чэрвеня, — мае сваё мэтай прывучэнне польскае моладзі і польскага буржуазнага грамадства да думкі аб неабходнасці новай вайны з Савецкім Саюзам за далейшы захват беларускіх земляў. Гэтае асноўнае значэнне маршу выявілася як у самым выбары шляху для маршу, так і ў назічаных да рэзультатаў прызоў, сярод запісалася да ўдзелу ў маршы 33 дружны на 13 удзельнікаў, агулам 429 чалавек з вайсковых часцей і вайсковых арганізацый. Па ўмовах маршу кожная дружина павінна была прыйсці да мэты ў поўным сваім складзе без адставання каго-небудзь з удзельнікаў і з поўным паходным рыштункам пры кожным з іх бяз усялякае нястачы.

Візія палова запісаваных дружны была адразу дыскваліфікавана дактарскай камісіяй і з 33 дружны да ўдзелу ў маршы было дапушчана толькі 19, а з іх на дарозе адсталі яшчэ 5, так што да мэты прыйшло толькі 14 дружны. Марш адбыўся ў працягу двух дзён роўнымі часткамі з начлегам пасяродзіне шляху ў Слабодцы. Хутчэй за ўсё прышла дружнына 5-га пяхотнага палка, якая пакрыла 86 кіламетраў за 9 гадз. 34 мін. 11 сек. Другою — дружнына страляцкага саюзу з Горадні — 10 гадз. 11 мін. 9 сек.

Усяго абвешчаны час 10 дружны. Апошняя з іх пакрыла ўвесь шлях за 11 гадзін 27 мінут 15 сек. Іншыя 4 дружны прыйшлі яшчэ наўзней, але адна з іх — страляцка дружнына з м. Глыбокага — атрымала 2 спецыяльныя прызы: за найлепшую бяледавольнасць (страляны ў цэль адразу пасля маршу) і індывідуальную вынослівасць кожнага сябра дружны (на ўсім шляху ні адзін удзельнік не павінен карыстацца якою-небудзь дапамогаю іншага).

Час, дасягнуты дружнына 5-га пяхотнага палка, сапраўды імпаўне: 86 кіл. за 9 гадзін з паловай з сярэдняй хуткасцю 9 кіламетраў у гадзіну. Але якім коштам дасягнута гэтая хуткасць? Дамо слова пані Недзялкоўскай, якая, так старонна вываляла і вершам і прозаю ўдзельнічаў маршу. Вось як яна апісвае нахалход першае дружны („Слова“ 12-VI):

«Закураны, спацеўшы, змуцаны твары... але перамаглі. Санітарная прыслуга адбірае ў іх карабіны і адрозіць у бок, пад натадзральны касцюл, дзе прыгатаваны насліні для ляжаньня. Конны

Выхваляны ім Баторыя — аднаго з найважнейшых — як ён кажа — нашых караляў і ваякаў, яго лірыка аб шляхо, на якіх «хадзілі магучыя продкі, павялічваючы славу і хвалу Польшчы, яго заклік «божае апекі над выхадцамі ў гэтую гістарычную дарогу» — усё гэта выдзілае у ім аднаго з найбольш заадых імэрыялістых.

Марш, падрыхтаваны і праведзены з такім шумам, нарэшце, адбыўся 30 чэрвеня. Якія яго вынікі? Усяго запісалася да ўдзелу ў маршы 33 дружны на 13 удзельнікаў, агулам 429 чалавек з вайсковых часцей і вайсковых арганізацый. Па ўмовах маршу кожная дружина павінна была прыйсці да мэты ў поўным сваім складзе без адставання каго-небудзь з удзельнікаў і з поўным паходным рыштункам пры кожным з іх бяз усялякае нястачы.

Візія палова запісаваных дружны была адразу дыскваліфікавана дактарскай камісіяй і з 33 дружны да ўдзелу ў маршы было дапушчана толькі 19, а з іх на дарозе адсталі яшчэ 5, так што да мэты прыйшло толькі 14 дружны. Марш адбыўся ў працягу двух дзён роўнымі часткамі з начлегам пасяродзіне шляху ў Слабодцы. Хутчэй за ўсё прышла дружнына 5-га пяхотнага палка, якая пакрыла 86 кіламетраў за 9 гадз. 34 мін. 11 сек. Другою — дружнына страляцкага саюзу з Горадні — 10 гадз. 11 мін. 9 сек.

Усяго абвешчаны час 10 дружны. Апошняя з іх пакрыла ўвесь шлях за 11 гадзін 27 мінут 15 сек. Іншыя 4 дружны прыйшлі яшчэ наўзней, але адна з іх — страляцка дружнына з м. Глыбокага — атрымала 2 спецыяльныя прызы: за найлепшую бяледавольнасць (страляны ў цэль адразу пасля маршу) і індывідуальную вынослівасць кожнага сябра дружны (на ўсім шляху ні адзін удзельнік не павінен карыстацца якою-небудзь дапамогаю іншага).

Час, дасягнуты дружнына 5-га пяхотнага палка, сапраўды імпаўне: 86 кіл. за 9 гадзін з паловай з сярэдняй хуткасцю 9 кіламетраў у гадзіну. Але якім коштам дасягнута гэтая хуткасць? Дамо слова пані Недзялкоўскай, якая, так старонна вываляла і вершам і прозаю ўдзельнічаў маршу. Вось як яна апісвае нахалход першае дружны („Слова“ 12-VI):

«Закураны, спацеўшы, змуцаны твары... але перамаглі. Санітарная прыслуга адбірае ў іх карабіны і адрозіць у бок, пад натадзральны касцюл, дзе прыгатаваны насліні для ляжаньня. Конны

Візія палова запісаваных дружны была адразу дыскваліфікавана дактарскай камісіяй і з 33 дружны да ўдзелу ў маршы было дапушчана толькі 19, а з іх на дарозе адсталі яшчэ 5, так што да мэты прыйшло толькі 14 дружны. Марш адбыўся ў працягу двух дзён роўнымі часткамі з начлегам пасяродзіне шляху ў Слабодцы. Хутчэй за ўсё прышла дружнына 5-га пяхотнага палка, якая пакрыла 86 кіламетраў за 9 гадз. 34 мін. 11 сек. Другою — дружнына страляцкага саюзу з Горадні — 10 гадз. 11 мін. 9 сек.

3.000 чал. на будаўнічых работах

ГОМЕЛЬ. (Уласны кар.). Будаўнічыя работы ў акрузе ў поўным разгары. На ўсіх работах занята каля 3.000 чалавек. На біржы працы адсутнічаюць кваліфікаваныя пельсары і камоншчыкі. Ёсць толькі баспроеўе сярэд групы будаўнікоў — малярў і бляхарў. За адсутнасцю сярду гэта група ня можа быць дакам скарыстана на работах.

Ўдзельнік пасьля вялізнага напружання павінен праляжаць спакойна 15-20 мінутаў. Трохі далей Недзялкоўскай піша аб іншых дружнынах: «Кідаецца ў вочы папаліста-зялёны колер твару ўдзельнічаў маршу, — нават тых, аб якіх гаворыцца, што «прышлі ўдобрай форме». Беспасрэднае знаёмства з выгляддам удзельнічаў маршу прымусяла шакоўную пані змяніць свой ранейшы погляд на гэты маршаў. У «Кур. Віл.» за 29—VI яна пісала:

«Мне здаецца найбольш прыгожым гэты размах, гэтае перамаганьне прастору чалавечым без дапамогі штучных машын або конскіх моц... Рэкорды, дасягнутыя ўжо ў розных такіх маршах, даюць уражаньне чалавечка-птушкі. Здаецца, што яшчэ трохі, а разганушыся маршавікі перасцігнуць ня толькі коня, але і самаход».

А пры сканчэнні самота маршу, паглядзеўшы на «папаліста-зялёны твары» маршавікоў, прышоўшых хутка, і на прыблізна-нармальны выгляд Глыбоцкае дружны, прышоўшае адной з апошніх, але ня страціўшай выглядку жывых людзей, пані Недзялкоўскай піша:

«Маю ўражаньне, што іменна гэтыя спаборніцтвы за найлепшую форму маюць найбольшае права на існаваньне. Маршавікі, які прыбывае да мэты ў кароткім часе, але з тварам поўтруса, які падае ад зьнямогі на рукі санітараў, ня робіць добрага ўражаньня на староньняга наглядчыка. Наадварот, хутчэй прыглядаюцца».

Якія-ж дасягненні маршу? З вайскавага пункту гледжаньня вальны ня столькі час, які патрачаны на самую хаду, але ўвесь час ад выхладу з аднаго месца да прыходу ў іншае, назначанае камаандаваньнем, удзяваючы і час на адпачынку ў дарозе. «Батораўскія» маршавікі патрацілі на свой марш наўтары дні і прыбеглі да мэты «з тварам поўтруса». Тавія рэкорды вайскавага значэння ня маюць. Ну, а як з сымбалікаю, аб якой найбольш клапаціліся арганізатары «Батораўскага» маршу? Дык вось-жа: Баторы ішоў на ўсход, а удзельнікі «Батораўскага» маршу? беглі на Запад, у адваротным кірунку, стараючыся як найхутчэй і надалей забегчы, хоць-бы з тварам поўтруса».

Гэта таксама сымбаль, і мы ня маем нічога судроць таго, каб ён стаў рэальнасцю.

МІХАСЬ БАРАВЫ.

забіта 7 чалавек і шмат мывёлы 8 чалавек паранена, з якіх двое — цяжка.

ВЕСТКІ АДУСЮЛЬ

— 12.950 РУБ. КРЭДЫТУ адусюў Бабруйскі акрэсьлілі на гаспадарчае ўпарадкаваньне мястэчка Гзуск (уласны кар.).

— ПАЖАРАМ У ВЁСЦІ ПОЛЬКАВІЧЫ. Паўзаваіпка сельсавету, Бабруйскага раёну, занесена страт на 25.000 руб. Прычыны пажару высвятляюцца (уласны кар.).

— 14.000 РУБ. РАСТРАЧАНА КААПЭРАЦЫЙНЫХ СРОДКАЎ за апошні час супрацоўнікамі Жлобінскага спажывельскага таварыства (уласны кар.).

— ГРАМАДКІЯ БЭТОННЫЯ ЛАЗЫНІ пачалі будаваць у Жлобіне і ў Чырвонай Слабодзе, Бабруйскага акругі. На працягу лета з бетону будзе пабудавана ў гэтых мясцох 5 казьяў (уласны кар.).

— ПАДРЫХТОўКА ДА АСЕНЬНЯЙ СЯЎБЫ. У асеньню пасеўную кампанію будуць поўнасцю заводзева ўсе валуі на штучнае ўгнаенне. Зараз у Мяслоўшчыне ёсць 1.440 тон штучнага ўгнаеньня. Будзе завозева яшчэ 494 тоны (уласны кар.).

— НОВЫХ 120 КАЛГАСАЎ і АРЦЕЛЯЎ. Спачатку веснае пасеўнае кампанія да 1-га ліпеня па Магілёўшчыне арганізавалася новых 85 калгасаў, 25 с-г. арцеляў і 10 таварыстваў па супольнай апрацоўцы зямлі (уласны кар.).

— 1.300 ДЗЯЦЕЙ У ЯСЬЛІ. Па ўсіх раёнах Менскага акругі працуе 55 ясель, у якіх знаходзіцца 1.300 дзяцей, з іх да 150 дзяцей работніц саўгасаў.

— КУРСЫ ДЛЯ КААПЭРАТАРАЎ НІЗАВОЙ СЕТКІ. З 9-га ліпеня пры Беларускай адкрыты курсы па перападрыхтоўцы работніцаў нівой сеткі крэдэтыўнага кааперацыўнага Менскага, Гомельскага, Мазырскага і Бабруйскага акруг. Курсы рахункаводэў разлічаны на паўтара месяца, а для старэйшых таварыстваў — на адзін месяц. На курсах навуцаецца 100 чалавек.

— Беларускай кніжнай палкі цікавляцца ў Горках (Аршаншчына). Але ў бібліятэцы беларускіх кніжак ня больш як 10-15 штук, і то зачытаных да дз. руб.

Што рабіў Магілёўскі Асоавіяхім?

Праца ў гуртках на вёсцы яшчэ тармавіцца і тым, што адсутнічае літэратура і нава сродкаў.

Праз галаву Асоавіяхіму

Часта вайсковая праца на вёсцы і ў мястэчках праводзіцца не пах непасрэдным кіраўніцтвам Асоавіяхіму.

За Асоавіяхім значную работу па валідацы праводіць камсамоў сярэд свайч членаў і рабоча-сялянскай моладзі (Прапойск, Крычаў, Чаўсы і Чарышкаў), арганізуючы вайсковыя гурткі, ціры для атралянья, паходы, мануфры, правядзеньне курсаў вайсковых арганізатараў і г. д.

Імя чым пахваліцца. Ячэйкі Асоавіяхіму ў большай частцы існуюць у вайсковых часцях, савецкіх установах і школах.

Імя чым пахваліцца. Ячэйкі Асоавіяхіму ў большай частцы існуюць у вайсковых часцях, савецкіх установах і школах.

А па прадпрыемствах? Пра прадпрыемствам ня пытайся. Там іх толькі 11. На вёсцы яшчэ горш. Больш 200 сельсаветаў акругі ня маюць ячэек Асоавіяхіму і толькі 6.034 сялян маюць членскія білеты Асоавіяхіму.

Імя чым пахваліцца. Ячэйкі Асоавіяхіму ў большай частцы існуюць у вайсковых часцях, савецкіх установах і школах.

Гэты лічбы нескрава характарызаюць адсутнасць работы на вёсцы. Жанчыны ў Асоавіяхіме таксама мала. З агульнага ліку 13.350 членаў Асоавіяхіму жанчыны толькі — 2.234.

Імя чым пахваліцца. Ячэйкі Асоавіяхіму ў большай частцы існуюць у вайсковых часцях, савецкіх установах і школах.

Імя чым пахваліцца. Ячэйкі Асоавіяхіму ў большай частцы існуюць у вайсковых часцях, савецкіх установах і школах.

Імя чым пахваліцца. Ячэйкі Асоавіяхіму ў большай частцы існуюць у вайсковых часцях, савецкіх установах і школах.

Імя чым пахваліцца. Ячэйкі Асоавіяхіму ў большай частцы існуюць у вайсковых часцях, савецкіх установах і школах.

Імя чым пахваліцца. Ячэйкі Асоавіяхіму ў большай частцы існуюць у вайсковых часцях, савецкіх установах і школах.

Чакаюць кампаній

Падзвычайна цікава, што папулярна Асоавіяхіму і вярбоўка ў яго радох праводзіцца толькі ад „тыдню абароны“ да „тыдню абароны“.

Ні грошай, ні літэратуры

Адсутнасць агульна-грамадзкай думкі навакол работі Асоавіяхіму яшчэ горш адбіваецца на сьстэме ўсёй работы, і асабліва гэта відавочна на вёсцы.

Імя чым пахваліцца. Ячэйкі Асоавіяхіму ў большай частцы існуюць у вайсковых часцях, савецкіх установах і школах.

Уся работа вайсковых ячэек аключаецца толькі ў збор членскіх узносаў.

Імя чым пахваліцца. Ячэйкі Асоавіяхіму ў большай частцы існуюць у вайсковых часцях, савецкіх установах і школах.

Капіталістыя ўзьнялі шум

Яшчэ не разгарнулася поўнасцю кампанія па «тыдні абароны», а ўжо заграюцца і ў вайсковых і ў грамадзянскіх органах друку ўзнят з гэтага поваду шум. Капіталістычны Запад добра разумеа значэньне магчымага толькі ў СССР зьнішчэна, калі пмагмацьніная маса рабочых і сялян асьветлена праменьнямі класовае сьведомасці, прымае меры да таго, каб яе бацькаўшчына, у выпадку нападу ворага, спаткала ў поўнай аброі гэты напад.

З часо павінна складацца гэта падрыхтоўка? Перш за ўсё з таго, каб лепш узаціць гаспадарчы фронт, больш інтэнсыўна налегчы на вытворчасць, на сельскую гаспадарку, забяспечыць краіну ў Чырвоную армію ўсім неабходным для існаваньня і далейшага разьвіцьця і для абароны краіны ад нападу ворагаў. Гэта задача заўсёды павінна стаць перад рабочымі і сялянамі СССР, і «тыдзень абароны» павінен мадзіць напамініць аб гэтым працоўным. Чырвоная армія зможа выкачаць свой абавязак перад краінай, кожны рабочы і кожны сялян павінны роўным чынам выкачаць свой абавязак. У нас паміж арміяй і працоўнымі няма той бездані, якая існуе ў буржуазных краінах. У нас абарона краіны — справа ня толькі арміі, але і ўсіх працоўных. Молатам і сярпом абараняе не рабочы і сялян. Але ня толькі гэтым.

З часо павінна складацца гэта падрыхтоўка? Перш за ўсё з таго, каб лепш узаціць гаспадарчы фронт, больш інтэнсыўна налегчы на вытворчасць, на сельскую гаспадарку, забяспечыць краіну ў Чырвоную армію ўсім неабходным для існаваньня і далейшага разьвіцьця і для абароны краіны ад нападу ворагаў. Гэта задача заўсёды павінна стаць перад рабочымі і сялянамі СССР, і «тыдзень абароны» павінен мадзіць напамініць аб гэтым працоўным. Чырвоная армія зможа выкачаць свой абавязак перад краінай, кожны рабочы і кожны сялян павінны роўным чынам выкачаць свой абавязак. У нас паміж арміяй і працоўнымі няма той бездані, якая існуе ў буржуазных краінах. У нас абарона краіны — справа ня толькі арміі, але і ўсіх працоўных. Молатам і сярпом абараняе не рабочы і сялян. Але ня толькі гэтым.

З часо павінна складацца гэта падрыхтоўка? Перш за ўсё з таго, каб лепш узаціць гаспадарчы фронт, больш інтэнсыўна налегчы на вытворчасць, на сельскую гаспадарку, забяспечыць краіну ў Чырвоную армію ўсім неабходным для існаваньня і далейшага разьвіцьця і для абароны краіны ад нападу ворагаў. Гэта задача заўсёды павінна стаць перад рабочымі і сялянамі СССР, і «тыдзень абароны» павінен мадзіць напамініць аб гэтым працоўным. Чырвоная армія зможа выкачаць свой абавязак перад краінай, кожны рабочы і кожны сялян павінны роўным чынам выкачаць свой абавязак. У нас паміж арміяй і працоўнымі няма той бездані, якая існуе ў буржуазных краінах. У нас абарона краіны — справа ня толькі арміі, але і ўсіх працоўных. Молатам і сярпом абараняе не рабочы і сялян. Але ня толькі гэтым.

З часо павінна складацца гэта падрыхтоўка? Перш за ўсё з таго, каб лепш узаціць гаспадарчы фронт, больш інтэнсыўна налегчы на вытворчасць, на сельскую гаспадарку, забяспечыць краіну ў Чырвоную армію ўсім неабходным для існаваньня і далейшага разьвіцьця і для абароны краіны ад нападу ворагаў. Гэта задача заўсёды павінна стаць перад рабочымі і сялянамі СССР, і «тыдзень абароны» павінен мадзіць напамініць аб гэтым працоўным. Чырвоная армія зможа выкачаць свой абавязак перад краінай, кожны рабочы і кожны сялян павінны роўным чынам выкачаць свой абавязак. У нас паміж арміяй і працоўнымі няма той бездані, якая існуе ў буржуазных краінах. У нас абарона краіны — справа ня толькі арміі, але і ўсіх працоўных. Молатам і сярпом абараняе не рабочы і сялян. Але ня толькі гэтым.

З часо павінна складацца гэта падрыхтоўка? Перш за ўсё з таго, каб лепш узаціць гаспадарчы фронт, больш інтэнсыўна налегчы на вытворчасць, на сельскую гаспадарку, забяспечыць краіну ў Чырвоную армію ўсім неабходным для існаваньня і далейшага разьвіцьця і для абароны краіны ад нападу ворагаў. Гэта задача заўсёды павінна стаць перад рабочымі і сялянамі СССР, і «тыдзень абароны» павінен мадзіць напамініць аб гэтым працоўным. Чырвоная армія зможа выкачаць свой абавязак перад краінай, кожны рабочы і кожны сялян павінны роўным чынам выкачаць свой абавязак. У нас паміж арміяй і працоўнымі няма той бездані, якая існуе ў буржуазных краінах. У нас абарона краіны — справа ня толькі арміі, але і ўсіх працоўных. Молатам і сярпом абараняе не рабочы і сялян. Але ня толькі гэтым.

З часо павінна складацца гэта падрыхтоўка? Перш за ўсё з таго, каб лепш узаціць гаспадарчы фронт, больш інтэнсыўна налегчы на вытворчасць, на сельскую гаспадарку, забяспечыць краіну ў Чырвоную армію ўсім неабходным для існаваньня і далейшага разьвіцьця і для абароны краіны ад нападу ворагаў. Гэта задача заўсёды павінна стаць перад рабочымі і сялянамі СССР, і «тыдзень абароны» павінен мадзіць напамініць аб гэтым працоўным. Чырвоная армія зможа выкачаць свой абавязак перад краінай, кожны рабочы і кожны сялян павінны роўным чынам выкачаць свой абавязак. У нас паміж арміяй і працоўнымі няма той бездані, якая існуе ў буржуазных краінах. У нас абарона краіны — справа ня толькі арміі, але і ўсіх працоўных. Молатам і сярпом абараняе не рабочы і сялян. Але ня толькі гэтым.

З часо павінна складацца гэта падрыхтоўка? Перш за ўсё з таго, каб лепш узаціць гаспадарчы фронт, больш інтэнсыўна налегчы на вытворчасць, на сельскую гаспадарку, забяспечыць краіну ў Чырвоную армію ўсім неабходным для існаваньня і далейшага разьвіцьця і для абароны краіны ад нападу ворагаў. Гэта задача заўсёды павінна стаць перад рабочымі і сялянамі СССР, і «тыдзень абароны» павінен мадзіць напамініць аб гэтым працоўным. Чырвоная армія зможа выкачаць свой абавязак перад краінай, кожны рабочы і кожны сялян павінны роўным чынам выкачаць свой абавязак. У нас паміж арміяй і працоўнымі няма той бездані, якая існуе ў буржуазных краінах. У нас абарона краіны — справа ня толькі арміі, але і ўсіх працоўных. Молатам і сярпом абараняе не рабочы і сялян. Але ня толькі гэтым.

З часо павінна складацца гэта падрыхтоўка? Перш за ўсё з таго, каб лепш узаціць гаспадарчы фронт, больш інтэнсыўна налегчы на вытворчасць, на сельскую гаспадарку, забяспечыць краіну ў Чырвоную армію ўсім неабходным для існаваньня і далейшага разьвіцьця і для абароны краіны ад нападу ворагаў. Гэта задача заўсёды павінна стаць перад рабочымі і сялянамі СССР, і «тыдзень абароны» павінен мадзіць напамініць аб гэтым працоўным. Чырвоная армія зможа выкачаць свой абавязак перад краінай, кожны рабочы і кожны сялян павінны роўным чынам выкачаць свой абавязак. У нас паміж арміяй і працоўнымі няма той бездані, якая існуе ў буржуазных краінах. У нас абарона краіны — справа ня толькі арміі, але і ўсіх працоўных. Молатам і сярпом абараняе не рабочы і сялян. Але ня толькі гэтым.

З часо павінна складацца гэта падрыхтоўка? Перш за ўсё з таго, каб лепш узаціць гаспадарчы фронт, больш інтэнсыўна налегчы на вытворчасць, на сельскую гаспадарку, забяспечыць краіну ў Чырвоную армію ўсім неабходным для існаваньня і далейшага разьвіцьця і для абароны краіны ад нападу ворагаў. Гэта задача заўсёды павінна стаць перад рабочымі і сялянамі СССР, і «тыдзень абароны» павінен мадзіць напамініць аб гэтым працоўным. Чырвоная армія зможа выкачаць свой абавязак перад краінай, кожны рабочы і кожны сялян павінны роўным чынам выкачаць свой абавязак. У нас паміж арміяй і працоўнымі няма той бездані, якая існуе ў буржуазных краінах. У нас абарона краіны — справа ня толькі арміі, але і ўсіх працоўных. Молатам і сярпом абараняе не рабочы і сялян. Але ня толькі гэтым.

З часо павінна складацца гэта падрыхтоўка? Перш за ўсё з таго, каб лепш узаціць гаспадарчы фронт, больш інтэнсыўна налегчы на вытворчасць, на сельскую гаспадарку, забяспечыць краіну ў Чырвоную армію ўсім неабходным для існаваньня і далейшага разьвіцьця і для абароны краіны ад нападу ворагаў. Гэта задача заўсёды павінна стаць перад рабочымі і сялянамі СССР, і «тыдзень абароны» павінен мадзіць напамініць аб гэтым працоўным. Чырвоная армія зможа выкачаць свой абавязак перад краінай, кожны рабочы і кожны сялян павінны роўным чынам вы

ПАДАГОНЬ КРЫТЫКІ МАС

Яшчэ аб Полацкіх судзьдзях

Новыя факты злачынстваў Шалімы Пахаджэньні нарсудзьдзі Пясэцкага

Фігура Шалімы—былога старшыні выязнае сесіі Віцебскага акруговага суду ў Полацку—абмадэвана ва ўсёй ле прыгожасьці ў «Правде» ад 16-га чэрвеня г. г. У «Правде» было расказана аб адным толькі самым яскравым абуральчым факце злачыннай дзейнасьці Шалімы.

Напомнім у некалькіх словах сутнасьць справы. У Валынцкім раёне, Полацкае акругі, доўгі час арудаваў бандыт Галасуй. Актыўную барацьбу з ім вядлі селькор Ляпкоўскі і перадавы селянін Вагданаў. 21-га ліпеня 1926 г. Галасуй быў сьмяротна паранен і перад сьмерцю заявіў, што ў яго стралялі Ляпкоўскі, Вагданаў і Хадкевіч. Усе яны былі прызначаны да адказнасьці, але ўжо на першым дзеньце выявілася, што Ляпкоўскі і Вагданаў у забойстве не вінаваты і што бандыт Галасуй проста хацеў ім адмоўніцца. Было ўстаноўлена, што збойства зрабілі Хадкевіч і Калаю.

Арыштантамі Хадкевіч меў даўнейшую сувязь з злодзеем і кантрабандыстам з шайкі Галасуй—Заборскім. У Заборскага былі старыя разраўні з селькорам Ляпкоўскім. І вось у Заборскага стварыўся плян—пасадзіць на лаўку палудзніх Ляпкоўскага і Вагданава, нібы за ўдзел у збойстве Галасуй. Пры дапамозе сваёй жонкі—вядомай кантрабандысткі Матроны, Заборскі даў старшыні суду Шаліме хабар, а Матрона Заборская згадзілася аддаць Шаліме—і за гэтыя «падарункі» Шаліма асудзіў ні ў чым невінаватых Ляпкоўскага і Вагданава—першага на 10 гадоў знявольненьня, другога—на 8 гадоў.

Расьсьледваньне гэтае справы выявіла яшчэ цэлы рад фактаў, праўда, менш яскравых, але якія ўсё-ж праліваюць досыць сьвятла на дэманічныя справы Полацкіх судзьдзяў.

Першая група фактаў гаворыць аб тым, што хабары пры Шаліме былі ўведзены як сьстажа. Пасярод іх была тая-ж Матрона Заборская. Вось адзін з многіх фактаў.

Напярэдадні суду над братамі Жыгулімі, якія абвінавачваліся па 142 арт. Кр.К. Колдосу ў збойстве селяніна Янкі Ляпкоўскага (аднафамілец селькора), Заборская перадала Шаліме хабар у 100 руб. У часе судзьдзеньня ў 142 арт. Кр.К. колдосу былі ўведзены і гэтыя факты.

Жыцьцё і справы Вульскіх кіраўнікоў

Склокі, п'янства, сувязь з антысавецкімі элемэнтамі, ігнараваньне ўнутры-партыйнай дэмакратыі, безгаспадарчасць, растраты,—вось чым хварэла група кіраўнікоў раёну

У п'яным чадзе

Жыцьцё кіраўнікоў Вульскага раёну Полацкае акругі праходзіла ў п'яным чадзе. Афіцыйныя выпідкі амяняліся неафіцыйнымі, гарэлка дзілася раком. Папойкі наладжваліся з любога поваду. На вечары Асоавіяхіму—выпілі, на вечары палкарнікаў—выпілі, на вечары ў спажывецкім таварыстве—таксама пілі, на провадах Беганскага, на провадах Барозны, на адкрыцьці РВК, на вечары міліцыі, у савязе мэдсанпрацы і г. д.—усьці зьвінелі кілішкі і выпівалася нязьмерная колькасьць сыпрыхтосовых напіткаў. А ў прамежак паміж дзьвюма афіцыйнымі папойкамі паладжваліся папойкі неафіцыйныя на кватэры сакратара райкому партыі—Мухі, або ў заг. АПА райкому—Небрадоўскага.

Апошні мог-бы запісаць у дзёньнік вучоту—гэа 7 месяцаў работы Вульскай ячэйкі—8 агульных сходаў, а розных вечарыя з выпіўкаў амаль у два разы больш.

Усе гэтыя вечары праходзілі пры ўдзеле членаў бюро.

Райком «апрацоўвае» мяшчанства

Стаўшы заг. АПА, Небрадоўскі першым чынам паклапаціўся аб сваіх пяматлікіх сваяках. Сяго-таго ўсталяваў у райкоманкоме, іншых—у крэдыт таварыстве. Праз Небрадоўскага местачковае насельніцтва даведвалася аб сакрэтных паставах райкому ў першую чаргу, у другую чаргу даведваўся мясцовы партактыў, даведваўся, зразумела, ад людзей, якія стаяць ад партыі на вельмі азначнай адлегласьці.

Сакратар райкому Муха зьвязаўся з мяшчанкай Лейбман, кандыдатам у члены ЛКСМ, зрабіў яе тэх.сакратаром райкому і думаў «рухачь» яе далей. Але райком ЛКСМ не зацьвердзіў Лейбман членам ЛКСМ. Тады Муха зрабіў скандаль. Бюро Полацкага акругоўнага і прымушана было ўмяшчацца і паставіць Муху на від яго наводзіны, а Лейбман з работы

Адпор ці няведаньне

Мы лічым, што кіраўнік савецкай установы абавязкова павінен вывучыць свой апарат і адказваць ня толькі за сваю, але і за работу свайго апарату.

Гэтую зразумелую для ўсіх реч мы прымушаны яшчэ і яшчэ раз падкрэсьліць, бо факты гавораць, што такія простыя ўаўленьні не знайшлі сабе месца ў галовах некаторых кіраўнікоў апарату.

Найбольшь выразным прыкладам зьяўляецца гісторыя з Вархоўным Судом БССР.

Ужо даўно хадзілі чуткі, што апарат суду зьяўляецца малаапаружаным, што такіх-ці апарат суду зьяўляецца малаапаружаным, што такіх-ці апарат суду зьяўляецца малаапаружаным.

зьяняць. Тым ня менш, Муха паставіў на сваім: даў Лейбман у райкоманкоме працу машыністкі, даручаў ёй перадрукоўваць пратаколы райкому, запрашаў яе акуратна на ўсе вечарыні і абое, здаецца, спажывалі аднолькавую колькасьць сыпрыхтосовых напіткаў.

Кватэрная гаспадыня Буевіч

У Буевіч на кватэры жыў Муха. Судзьдзя быў шырока вядомы, як хабарнік. Нарэшце, Буевіч быў арыштантамі і павінен быў стаць перад пралетарскім судом. Вось тут і патрабен стаў «высокі» кватэрант Муха. Ён перагаварыў з поладкім акрапракурорам, і справа Буевіча перайшла ў акрэуд, дзе яна і замарынавалася. Сам-жа Буевіч быў хутка вызвалены і вярнуўся дамоў, а праз нейкі час, дзякуючы дапамозе Мухі, Буевіч атрымаў пасаду ў крэдыт таварыстве, а потым на пабудове мосту праз Дзьвіну.

Затое і частаваў-жа Буевіч свайго кватэранта і яго прыяцеляў, у тым ліку членаў Полацкага акрсуду і пракуратуры! П'янства ўвайшло ў быт.

Загадчык АПА любіць грошы

Пра Небрадоўскага гаварылі, што ён працуе толькі там, дзе добра плацяць. Дармовай грамадзкай работні ён не прызнаваў. Гурток, якім ён павінен быў кіраваць, Небрадоўскі за ўсё віну наведваў адзін толькі раз. Агульных сходаў ячэйкі ён не наведваў «прынцыпова». На партасветработу ў раёне не звараў ніякае ўвагі.

У мясцовай школе Небрадоўскі прычытаў 7 лекцыяў па грамадазнаўстве, за што атрымаў 235 руб., г. з. п. па 33 і больш рублёў за лекцыю. Ня лепсіі ганарар! Любы прафэсар не адмовіўся-б.

Для атрыманьня грошай Небрадоўскі аднойчы нічога ня меў супроць сымуляцыі і атрымаў з страх-

касн «па хваробе»—142 руб., столькі-ж і за той-жа час атрымаў у акругокоме.

Прысвоіў 80 руб. з культурфондаў савязу, апраўдваючы дакумантаў на гэту суму не прадставіў. У парадку грамадзкае нагурані нейкі час рэвізаваў райвыканком і за гэта атрымаў плату.

Адным словам, браў дзе толькі можна было.

Унутры-парт. дэмакратыя «ў водпуску»

Аб унутры-партыйнай дэмакратыі члены Вульскай арганізацыі ведалі толькі па чутцы. Свае дырэктывы і загады ігнаравалі.

Іякультурныя выхаваньні культуры сьвіней

Ад чаго прапала 66 парасят

З мэтай пашырэння мерапрыемстваў па разьвіцьці боконнага сьвінаводства, у дадатак да ўжо існуючых 2 дзяржсьвіназаводу ў Аршанскай і Баўрыскай акругах, у канцы 1926-27 г. арганізаван тры сьвіназавод пры ферме Падбярэзьве ў Віцебскай акрузе.

Паводле перспектывнага пляну і каштарысу Наркамзему кошт заводу падлічваўся ў суме 9.400 руб., з якіх 5.000 р. намечана, як датацыя на ўтрыманьне асабовага складу, сьвіней і для пакрыцьця выдаткаў на ільготным продажы парасят сялянскім гаспадаркам, а 4.400 р. для прыстасаваньня існуючага мяшчанкаўня ў ферме Падбярэзьве ад узаемаадносіннах заводу з фермай.

Да арганізацыі сьвіназаводу прыступлена ў канцы 1926-27 г., прычым пераведзены НКЗ на ўтрыманьне сьвіназаводу грошы ў суме 9.400 руб., наперакор напярэдняму пляну, выдаткованы выключна, нават з лішкам, на пабудову памяшканьня. Гэта значыць, што замест прадуліжджаных па пляне на пабудову 4.400 руб. выдаткавана звыш 10.000 руб. у якаў суму і ўвайшлі грошы, падлягаючы аднасьленьню на ўтрыманьне асабовага складу, сьвіней і г. д.

Акрамя няправільнага перавыдатку на пабудову ў параўнаньні з плянам зробленае памяшканьне не адпавядае свайму прызначеньню, як напр.: зусім ня зроблены печкі, адсутнічае вадаправод, дрэна зроблены жывапрыёмнікі і інш. пры гэтым ніякіх мер да зьмяншэньня пашаньняў парашэньняў з боку акрэза ня прынята.

Звараць на свае ўвагі і тое, што НКЗ прысладу ў завод 23 галавы пле-

вы Муха і Небрадоўскі аддавалі ў форме нясупрэчлівых загадаў. Дзелавая крытыка ўсьведмлялася членамі бюро райкому, як «ухілі», і крытыкаў вараз-жа адносілі да «пазыцыі». Таму радавыя члены партыі ня толькі баяліся крытыкаваць, але нават стараліся не заходзіць у райком.

Па прыкладзе свайго начальства і інш некаторыя з мясцовых працаўнікоў чынам ніжэйшыя.

П'янстваў Шлейфэр, кандыдат у члены КП(б)В, «ад'ютант» сакратара Мухі.

Вёў моцную таварыскасьць з кулакамі і самагоншчыкамі міліцыянэр Ерміловіч.

Груба абыходзіўся з наведвальнікамі і членамі прафсаваў сакратар РВК—Буцько.

Адарваўся ад партработы і падпаў пад улім дробна-буржуазных спецаў—памоцнік ільготнага Жугер.

Слажаў лінію партыі ў нацыяналіні кандыдат у члены КП(б)В—настаўнік Паўленка.

П'янстваў і рабў бясчынстем старшыня РВК—Нуксёнак, зьлён КП(б)В з 1918 г....

Каму выдавалі крэдыты

Яны павіны былі выдавацца ў першую чаргу беднякам, потым сьрадняком. У сапраўднасьці-ж больш частка крэдытаў пайшла сьрадняком і заможным, у тым ліку чатыром кулаком—239 руб. Гэта па Вульскім крэдытным таварыстве. Па Хадзіцкім таварыстве крэдытаваньне кулакоў і заможных увайшло ў сыстэму.

Спецыяльны фонд крэдытаваньня беднаты скарыстоўваўся таксама няправільна. Частку фонду атрымалі заможныя. Бядняцкія гаспадаркі атрымлівалі процінаў 60 таго, што кожная з іх прасіла.

Падатковыя ільготы прадастаўля-

ліся ня тым, каму трэба было. З 3.040 бядняцкіх гаспадарак вызвалены ад падатку толькі 1.860, а за кошт астатніх бяднякоў зьвольнены ад падатку сьрадняцкія і заможныя гаспадаркі.

Тое-ж самае ў адносінах выплаты страхоек. Рад бядняцкіх гаспадарак, вызвалены ад сельгаспадатку, ня былі вызвалены ад страхоек. У той-жа час рад заможных гаспадарак, якія плацілі значную суму сельгаспадатку, ад выплаты страхоек вызваліліся.

Замест паказальных працэсаў пад непацельшчыкамі-кулакамі, чамусьці праводзіліся паказальныя працэсы над маламоцнымі гаспадаркамі (дзьве справы Каваленкавых).

Райвыканком будзе больніцу

Нешта зусім зьдзіўляючае адбылося ў пабудовах больніцы. Работы па пабудовах больніцы былі спачатку званы прыватнаму падрадчыку за 4.200 руб. Прапрацаваўшы нядоўга, падрадчык адмовіўся. Работы перайшлі да камгасу. Другі камтаргас ужо складаў 6.797 руб.

Потым пабудова больніцы была спынена і на гэтым-жа месцы паранілі пабудоваць школу-самігодку(?) У выніку—страта ў 2.000—2.500 руб.

Так жыла група кіраўнікоў Вульскага раёну. Іх жыцьцё цяпер дэкладна вывучаецца акруговымі і цэнтральнымі партыйнымі органамі. Муха і Небрадоўскі зьняты з работы, рэшта атрымалі партпаганьне і часткова перакідаюцца на іншую работу. Чыстка сарыякоў у Вульскім раёне была праведзена самая рашучая.

Някай і гэта справа паслужыць напярэдням.

ПР—ІН.

Цуды ў нэрвовай клініцы

Адміністрацыя клінікі захварэла безгаспадарчасьцю

Аб тым, што ў нэрвовай клініцы хутка вылучаецца хворых, гэта вядома. Але аб тым, што ў практыцы клінікі бодзь лёжныя суды, дагэтуль мы яшчэ ня чулі.

Возьмем такі прыклад: адміністрацыя клінікі прадае сваім супрацоўнікам 300 пар вязанай амерыканскай бязьны на 50 кап. за штуку, у той час, як нават на свайі адзінкі кошт яе ўстаноўлен у 1 р. 40 к.

Цуды ў галіне прадуктаў знайшлі сваё найбольшь яскравае ўжываньне. Так, напрыклад, пры правярэнні кладуны выявіўся недахоп 40 кг. хлэба, 44 кг. мяса, 11 кг. цукру, 9 кг. сала і г. д. Праўда, гэты «цуд» потым растлумачыўся і выявілася, што адміністрацыя клінікі бяз усялякай законнай падставы дазваляла супрацоўнікам карыстацца паштункі абедамі, за якія дагэтуль яшчэ не заплацілі.

Бюракраты адказваюць

Лёзунг самакрытыкі для бюракрату—востры нож у сэрца. Выкрыцьцё газэтай бюракратычных учынкаў, цягаліны, злачынстваў—выклікае з боку сумленных людзей адкрытае прызнаньне ў зробленым учынку. А бюракраты мабілізуюць усе сродкі, каб апраўдацца. Пры гэтым часта зварачацца да заведмай хлусьні, або падтасоўваюць факты, прабуюць зваліць віну на «аб'ектыўныя абставіны» і г. д.

На гэтых бюракратычных адлісках з поваду тэй або іншай рабселькорскай заметкі можна вучыцца, ня ня трэба раэагавць на заметку ў газэце. Таму, не пашнадуем месца і падамо некалькі найбольшь яскравых бюракратычных адказаў.

Чытач, магчыма, яшчэ памятае заметку ў «Зьвязьдзе» ад 3 красавіка г. г. пад назваю «Вялікадзяржаўныя бюракраты»—аб працаўніках Дноўскага вучпрафсаю, які ўвільнае ад беларусізацыі. Дноўскі вучпрафсаю аб'яднае 8 мясцомаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і падлічваецца 1.086 каронных беларусаў. Атрымаўшы плян беларусізацыі, Дноўскі вучпрафсаю пачаў хадавіць часьць перад вышэйшымі праф. арганізацыямі аб вызваленьні яго ад гэтай «непрыятной» работы. Прачытаўшы заметкі ў «Зьвязьдзе», Дноўскія бюракраты пакрыўдзіліся і ў сваім «абяржэньні» зьявіваюць усю віну на Віцебскае акрапрафбюро, якое нібы ўмеа толькі «пісаць у газэты», але не дапамагаць беларусізавацца. Але дноўскім прапрацаўніком ня ўдасца нікога ашукаць.

У гэтым жа духу апраўдваецца іншэктар нарасьветы Крупецкага раёну тав. Цытовіч. Заметка селькора гаварыла аб тым, што Цытовіч значнаў настаўнікам у в. Сомгах сьцяна арадатара Ухваленскага млыну, Ароніца—чалавек без спецыяльнае асьветы, які ніякай работы не праводзіў. Аршанскі акрапра, куды мы пераправалі заметку селькора на расьсьледваньне, чамусьці пераслаў ле самому Цытовічу, і апошні, як запікаўлена асоба, зразумела, ня мог даць бесстаронняга адказу. Заметка-ж абвінавачвае самога Цытовіча! А Аршанскі акрапра абмежаваўся тым, што пераслаў нам адказ Цытовіча, не расьсьледваўшы справы па сутнасьці.

Менакдраў сваім адказам на заметку селькора Шпількі пад назваю «Заслаўская больніца»—наказава, што ён заметку нават ня чытаў. У, заметкі гаворыцца аб тым, як раённы доктар Царфін груба абыходзіцца з служанымі і ў прыватнасьці прасьледуе сумленнага доктара Іёфе, які карыстаецца аўтарытэтам насельніцтва. Менакдраў паслаў заметку Заслаўскаму райвыканкаму, а апошні адказаў агульнымі сказамі: «Памяніныя ў заметцы недарэчнасьці, меўшы месца ў Заслаўскай больніцы, ў свой час былі расьсьледваны і ў



Зьлева направа: 1 т. Бузьмін. Скок 6 м. 38 сант.—новы ўсебеларускі рэкорд. Кіданьне дыску. Фініш на 600 мэтраў. Скок у даўжыню. Калянтэў Гомельшчыны на кіданьні дыску.

Усебеларуская спартакіяда

На першым месцы па комплексе па ўсіх відах гульні ідзе Менск. На другім—Гомель. Кузьмін (Менск) паставіў ўсебеларускі рэкорд па скоках зразьбегу

Другі дзень, 16 ліпеня

Спортыяццоўка «Прафінтэр» перапоўнена ўдзельнікамі і глядачамі. Дзесяткі соцел вачэй напруджана ўнісваюцца ў пераможца.

Адначасова на пляцоўцы разгравіравана некалькі відаў спартыяццоўкі: бег на дыстанцыю 60, 100 і г. д. мэтраў, фэктаваньне, гимнастыка, футбал, гарадкі і інш.

Загарэлыя мускулістыя плечы і дрыжачыя вясельні з усёй Беларусі дэманструюць свае сілы, свае дасягненні.

Вось лям:

Бег на дыстанцыю 60 мэтраў (налк.)

Першае месца па бегу на дыстанцыю 60 мэтраў узяў калектыв Гомеля ў тэрмін 25,8 секунды, другое—Менск у тэрмін 25,9 секунды, трэцяе—Віцебск у тэрмін 26,2 сек.

Бег на 60 мэтраў (жан. інд.)

У фінал папалі на бегу ў індывідуальных спартыяццоўках на дыстан-

цыю 60 мэтраў наступныя тааваршчы: Гінтоўт (Гомель), Аўдэева (Майлеў), Офэнгайн (Гомель) і Пачынава (Майлеў).

Бег на 100 мэтраў (муж. за-чотн.)

На першым месцы ідзе Саналоў (Гомель), узяўшы гэту дыстанцыю ў 11,7 сек., на другім—Гадзіноскі (Менск)—12,1 сек. і на трэцім—Фурман (Полацак)—12,3 сек.

Бег на 100 мэтраў (муж. індыв.)

Дыстанцыю ў 100 мэтраў у індывідуальных спартыяццоўках у 11,2 сек. узяў Чэркаў (64 дывізія), Княвінічэў (37 дыв.) і Кейлін (Гомель) другое і трэцяе месца падзялілі, прайшоўшы гэту дыстанцыю ў 11,5 сек.

Бег на 800 мэтраў (мужч. зачот.)

Першае месца на дыстанцыю 800 мэтраў узяў Уолін (Віцебск) у тэрмін 2 мін. 6,9 сек., другое—Лакітнін

(Менск)—2 мін. 10,7 сек., трэцяе—Маза (Полацак)—2 мін. 13,5 сек.

Новы ўсебеларускі рэкорд

Новы ўсебеларускі рэкорд па скачках у даўжыню паставіў тав. Кузьмін (Менск)—6 мэтраў 38 сант., другое—Саналоў (Гомель)—6 мят. 4 сант.

Гарадкі

На пляцоўцы «Прафінтэр» адбылася гульня па гарадках. Гулялі Менск

—Віцебск пры судзьдзі Зубрыцкім з вынікам 2:0 у карысьць Менску. Бабруйск—Мазыр пры судзьдзі Розанай—зе з вынікам 2:0 у карысьць Бабруйску і Менск—Бабруйск—перамога за Менскам.

Футбол

На чымуначым стадыёне адбылася гульня па футболе. Гулялі Гомель

Бабруйск пры судзьдзі Далейскім з вынікам 4:0 у карысьць Гомеля. 10 полк гуляў з 40 палком пры судзьдзі Кашуро з вынікам 7:1 у карысьць 10 палка.

На спортыяццоўцы «Прафінтэр» гулялі 191 полк. з 2 асіябрыгадай пры судзьдзі Порцікаву з вынікам 10:3 у карысьць 191 пал.

Баскетбол

Каманда 190 пал. змаглася з камандай 7 асоб. кулям. эскадронам. Згуляна з вынікам 48:12 у карысьць 190 палка. АБВШ з асоб. сапрамай з вынікам 31:8 у карысьць АБВШ і Бабруйск з Гомелем з вынікам 29:16 у карысьць Бабруйску.

У лагеры „Чырвоная Урочышча“

У лагеры „Чырвоная Урочышча“ адбыліся спартыяццоўкі сярэдняга нацыянальнага фэктаваньня, стральбе на 25 мэтраў з рэвальверам на міжнар. міжэн і кросу на дыстанцыю 3.000 мэтраў па перасечанай мясцовасьці.

Фэктаваньне

Першае і другое месца па фэктаваньні падзялілі паміж сабою Валкоўскі (102 дыв.) і Грэнбэў (110 полк.); трэцяе і чацьвертае месца таксама падзялілі паміж сабою Ярмакоў (6 чынар. дыв.) і Назарчук (102 дыв.).

Стральба

Па стральбе на дыстанцыю 25 мэтраў з рэвальвера першае месца заняў Гаражаноні (5 дыв.), другое—Міхал (6 дыв.) і трэцяе—Каржавенка (дыв.).

Крос на 3.000 мэтраў

У тэрмін 12 мін. 1 сек. дыстанцыю 3.000 мэтраў па перасечанай мясцовасьці заняў Ярмакоў, другое—Назарчук—12 мін. 6 сек. і трэцяе—Каржавенка—12 мін. 6,6 сек.

Ад БВА ў Маскву

Па колькасьці ачкоў першае месца на турніры заняў Ярмакоў, другое і трэцяе падзялілі паміж сабою Малуш і Дрызлаўлі паміж сабою Назарчук і Каржавенка. Гэта каманда адзіна БВА на ўсеагульную спартакіяду.

Прывітальныя тэлеграмы

Аркамінтэў усебеларускай спартакіяды атрымаў 2 прывітальныя тэлеграмы ад Украіны і Закаўказзя.

Перакваліфікацыя безпрацоўных



У сталярным цэху

У сьлясарным цэху

Існуючы ў Менску Цэнтральны Інстытут Працы за кароткі адносна час свайго існаваньня—з 1-га кастрычніка 1926 г.—шмат чаго зрабіў у справе перакваліфікацыі безпрацоўных.

Зараз ЦІП мае сталярны, сьлясарны, кавальскі і будаўнічы цэхі. У ім навучалася пераважна моладзь, якая зарэгістравана была на бір-

жэ і перакваліфікоўваецца беспрацоўных жанчын. Пасьля сканчэньня інстытуту жанчыны атрымліваюць

Выход мэнскіх піянераў у лагеры

Сьвета адкрыта па Менакай акрузе 12 піянерскіх лагеры. За лета праз лагеры пройдзе 1.500 піянераў. Выякія піянерскія лагеры адкрыты ў Самара-

кавалі высокую кваліфікацыю. За паўтара гады свайго існаваньня ЦІП перакваліфікаваў 654 беспрацоўных. Ён выпусціў 120 каменічыкаў, 180 кавальцоў, 291 сьлясара і 63 сталяроў.

Зараз ЦІП арганізуе таварны цэх. У бліжэйшы час будзе прыступлена да пабудовы для ЦІП ч. 4-

Адкрыўся пленум ВСНГБ

16 ліпеня ўвечары адкрыўся 3-ці пленум Вышэйшага Савету Народнага Гаспадаркі. Пленум заслухаў паграбаныя даклады т. т. Стракоўскага і Пагоскага аб кантрольных лічбах беларускае прамысловасьці на 1928-29 г. і аб 5-гадовым плане разьвіцьця прамысловасьці.

Пяцігадовы план пабудаваны на аснове ўзмацненьня тэмпу індустрыялізацыі краіны.

Агульнае сума ўкладаньняў у разьвіцьцё прамысловасьці будаўніцтва складае за 5 год, згодна плану, 165 мільянаў 241 т. руб.

Новыя тэлеграфныя агэнцтвы

Менская паштова-тэлеграфная кантора адкрыла за апошні час 7 новых паштова-

У вынігу пабудовы раду новых заводаў, прадукцыя прамысловасьці павялічыцца за 5 год на 354 проц. колькасьць рабочае сілы з 25.000 ч. павялічыцца да 60.000.

Увесь дзень 17 ліпеня адбываліся спрэчкі па дакладах аб пяцігодцы. Выступіў рад гаспадарнікаў і прафэсіяналістаў.

Акрамя таго пленум заслухае даклад аб выбаньні дырэктываў накіонт зьвіжненьня адміністрацыйна-гаспадарчых, агульна-заводскіх і гандлёвых выдаткаў за 5-ае паўгодзьдзе гэтага году.

Устаноўка тэлефонных аўтаматаў

Менская паштова кантора запраціла Наркамштабам аб высылцы 6 тэлефон-

Тав. ЧАРВЯКОЎ-ГАНАРОВЫ ПАГРАНІЧНИК

Старшыня ЦВК БССР тав. Чарвякоў атрымаў ад 18-га жыткавіцкага пагранатраду наступную тэлеграму:

— Пагранічнікі 18-га жыткавіцкага пагранатраду ў дзень наноўтутыцы БССР, напярэдадні 8-й гадавіны вызьленьня Беларусі ад беларускае, падагульваючы вынікі сацыялістычнага будаўніцтва Савецкага Саюзу і БССР, адзначаюць, што вальзарныя дасягненні ў галіне гаспадарчага і культурнага разьвіцьця сталі магчымымі толькі дзякуючы правільнаму кіраўніцтву камуністычнай партыі і супрацоўніцтву ўсіх народаў БССР.

У адзину нашай адданасьці справе пралетарскай рэвалюцыі і цяпершняй сувязі з працоўнымі БССР, пагранічнікі на сваім дэлегацкім сходзе абрали тав. ганаровым чырвонаармейцам 18 пагранатраду з залічненьнем у сьпіс 9-й заставы.

Нахай жыве БССР, неразрыўна частка СССР!

Нахай жыве Чырвоная армія, ронца працоўных!

Адказ тав. Чарвякова

Абраньне мяне ганаровым чырвонаармейцам 18 пагранатраду, які мае адназначнае месца на нашым мянны, прымаю, як знак цьвёрдае рашучасьці пагранічнага атраду быць вернымі да нацца пралетарскай рэвалюцыі і рэспубліцы рабочых і сялян. Упэўнен у тым, што задачы ахоўнае бясьпечнасьці савецкіх рэспублік стаяць перад намі, а ганарнае дэлегацкае сацыялістычнага будаўніцтва ахоўваючы і ўзмацняючы свае рабочыя і сялян, мы будзем пасьляваць вырашаць і ў далейшым.

А. Чарвякоў

Венская паштова-тэлеграфна кантора адкрыла за апошні час 7 новых паштова-тэлеграфных агенстваў: на Камяроўцы, Серабрацкім, пляцы 25 Вастрэчыцка, у Дзевяціна і Ішч, мясцох. У агенствах праходзіць ўсе паштова-тэлеграфныя аперацыі.

Наркампаштэль аб тэлеграфных аўтаматах для устаноўкі будаўніцтва аўтаматаў грамадскага карыстання. У першую чаргу аўтаматы мяркуецца наставіць на вакзалах і ў „Доме працы“.

жы працы: чорнарабочыя, самотужнікі, сіляны, саўгандальслужачыя, якія былі скарачаны на рацыяналізацыі апарату. Даволі шмат у

лавічал і Астрашынскім Гарадку. Рабочыя-чыгункі арганізавалі саботнік у карысць півярскіх лагеру, які даў вынік 600 рублёў. Тэрмін прабывання півяраў у лагерах—тры тыдні.

лудь змяшчаюць усё доўгі рым палашкавы ЦП'у маюць быць абсталяваны вытворчы майстэрні па канвэрнай сістэме-

ліянонай гапладарыі. Які выдана, Савет Працы і Абароны паставілі ў працягу трохгадовага тэрміну выніць з савянскага ўжывання. Па вылічэннях спецыялістаў замена 5 мільёнаў сох плугамі павялічыць збор ураджая на 120 мільёнаў пуд. хлеба ў год.

11 ліпеня старшыня інстальтэстаў Фіш, зрабіў у Галоўметале даклад аб стане віцебскага заводу. Першаагляд віцебскага заводу па плугавую творчасць у разьмерах, неабходна для забеспячэння ўрадовых мейстаў на пераходзе сельскагаспадаркі з охкі на плуг правільным.

Тэатр і кіно

Мендзярж-тэатр	ГАСТРОЛІ МУЗКАМЭДЫ 16 ліпеня „НОЧЬ ЛЮБВІ“ Музікамэдыя ў 3-х дзеях, муз. Валенцінава. Пачатак рэчы ў 9 гадзіне веч.—Білеты ад 2 р. 25 к. да 40 н. У рабочы час, для членаў прафсаюзаў, са свідкай.
Летні сад Кіно-«Культура» Савецкая, 71	Апошняя навінка дзяржкінпрам. Грузія „ПЕРШАЯ І АПОШНЯЯ“ драма ў 8 ч. Звыш праграмы—гастролі Л. З. Леанідава і Е. Арсат.
Кіно „Чырвоная Зорка“	Амерыканскі фільм „ТРИ ІСПЫТЫ“ драма ў 7 част. Звыш праграмы—канцэртнае аддзяленьне.
Кіно „ПРАЛІТАРЫ“	„КАХАНЬНЕ ў 16 ГОД“ Пачатак свансаў а 7 з пал. гадз. увеч.
Кіно „Інтернацыянал“	Толькі 3 дні Міс Мэнд Працяг 2-й і апошняя 3-я сэр'я ў 10 частках. 17, 18 і 19 ліпеня

ПАСЬПЯШЭЦЕСЯ ПАДПІСАЦА НА ЖНІВЕНЬ І ДА КАНЦА ГОДУ

—) на старэйшую ў Беларусі газету (—

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК КП(б) Беларусі і Менскага АК КП(б)Б

УМОВЫ ПАПІСКІ: на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год . . . — 9 „ 75 к.

Газета „Звезда“ дае сваім падпісч. дадаткам

часопісь „**БАЛЬШАВІК** БЕЛАРУСІ“ за 15 к. на мес. (замест 25 к.)

Канторай газеты „Звезда“ прымасца падпіска на часопісь „**ПОЛЫМЯ“**

Падпісная цана: на год.—10 руб., на 6 мес.—5 руб., на 3 мес.—2 руб. 50 кап.

Падпіска ПРЫМАВІЦА.

У МЕНСКУ: газетнай к-рай газ. „ЗВ'ЯЗДА“ — Савецкая, № 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзённая ад 9-3 гадз., упоўнаважанымі газетнай канторы і разносчыкамі газеты.

У ПРАВІНЦЫ: аддзяленьнямі выдавецтваў „Ізвестыя“ і „Правда“, аддзяленьнямі Беларускага выдавецтва, упоўнаважанымі газетнай канторы і ўсімі паштова-тэлеграфнамі канторамі.

„УЗВЫШША“ № 3 (9)

У нумары надрукавана:

- ЛУКАШ КАЛЮГА.—Ні госядь, ні гаспадар—апавесць.
- ЯЗЭП ПУШЧА.—За бяседным сталом; Ня стаю, ня згас; Забраці людзі—вершы.
- З. БЯДУЛЯ.—Язэп Крушынскі—апавесць.
- МАКСІМ ЛУЖАНІН.—Рабінавае часьпе—паэма.
- КУЗЬМА ЧОРНЫ.—Сястра—раман.
- Т. КЛЯШТОРНЫ.—Балі асядае муш—паэма.
- МАКСІМ ГАРЭЦКІ.—Мэліхонія—апавяданьне.
- МАМЕД САІД ОРДУБАДЗКІ.—Хавскі палац—пераклад з цюркская мовы УЛ. ДУБОУКІ.
- КАРЛО КАЛАДЗЕ.—Пасля змаганьня—пераклад з грузінска мовы УЛ. ДУБОУКІ.
- КРАПІВА.—Вось тут і вішы!—апавяданьне.
- УЛАДЗІМЕР ХАДЫКА.—Ах якія вятры; Я бачыў новую карыкатуру; Пах соннай вярбом—вершы.
- М. ДУБОВІК.—Былі бязмянежныя ясныя дні—верш.
- КРАПІВА.—Джэрат—сатыра.
- А. І. БАРЫНЭЎСКІ.—Сучаснае ў старажытным. Разьвітаньне Гектара з Андрэахай—пераклад з стара-грэцкае мовы Ю. ДРЭЙЗІНА.
- АНТ. АДАМОВІЧ.—Маньчэ Гараці.
- УЛ. ДЗЯРЖЫНСКІ.—Да пытаньня аб псыхалгічным стылі нашаніўскае паэзіі.
- А. БАБАРЭКА.—Перадом у ставаўленьні натуралістычнай культуры ў лавіі З. Бядулі.
- УЛАДЗІМЕР ДУБОУКА.—Беларускі кампазытар МІКОЛА РОБЕНСКІ.
- КРАПІВА.—Думкі пра сатыру.
- ПУШКАРЭВІЧ.—Ю. Тувім. (паэта сучаснай Польшчы).
- БІБЛІАГРАФІЯ.
- ХРОНІКА.

Умовы падпіскі: на 1 год (6 нумароў)—7 руб.; на паўгода (3 нумары)—4 руб.
Кошт асобнага нумару ў продажы 1 руб. 50 кап.
За даплату 3 руб. гадавыя падпісчыкі атрымаюць поўны камплект „Узвышша“ за 1927 г. (6 нумароў).
А Д Р А С: МЕНСК, САВЕЦКАЯ ВУЛ., № 63.

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ, НАЛЬКУЛЯЦИИ И СТАТИСТИКИ

Продолжительность курса—3 МЕСЯЦЕВ.
Поступать на курсы можно в любой месяц года.
Принимаются лица с образованием по ниже 4 гр. семилетки.
ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА.
Плата за первый месяц 5 руб., а за остальные по 4 руб. в месяц.
ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу: Минск, Всекобанк, тел. стого № 682.
Подробн. условия высылаются за 2 восьмикопеечные марки. С запросами обращаться: Минск, Всекобанк, заочным курсам.

Да ведама падпісчыкаў „Звядзды“

3 учарашнім нумарам газеты „Звезда“ мясцовым і іншагароднім падпісчынам разаслана ЧАСОПІСЬ № 29. (277)

Падпісчыкаў газеты „Звезда“ з дадаткам часопісі „ОГОНЕК“ 3-і нумар за ліпень м-ц, якія не атрымалі часопісі, просьба безадкладна аб гэтым паведаміць: мясцовым падпісчыкаў—у Галоўную кантору газеты „Звезда“ (Менск, Савецкая, 63), а іншагародніх—непасрэдна ў паштовыя аддзяленьні.

ОГОНЕК

Прыймо абвестак у чарговы нумар газеты адбываецца да 2-ога гадзіны дня

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:

- Кааперац. кніжка Барган А., выд. МЦРК. 2760-а
- Вучотна-ковская кніжка № 4235 Чайкоўскага В. 2761
- А сабовая кніжка № 27-115 Зауцкага С. А., выд. Плесчаніца. РВК. 2762
- Чл. білет № 4250 Хінько В. С., выд. саюзам мэдсанпрацы 2763
- Дазвол на права нашэння зброі, выд. АДПУ Бел. за № 146 на імя Чарніўскага І. Ц. 2764
- Членск. кніжка Смітовіча І. А., выд. саюзам друкароў. 2765
- Кааперацыйная кніжка Кучэўскага С. О., выд. МЦРК. 2766
- Патэнт Сьнікер Н. В., выд. Менакграфін-аддзелам. 2767
- Кааперац. кніжка Кагана М. М., выд. МЦРК. 2768
- Кааперац. кніжка Янкевіча С. Л., выд. МЦРК. 2769
- Членскі білет Вішнеўскай Е. У., выд. саюзам хамікаў. 2770
- Членскі білет саюзу харчавікоў Сьмірагінай М. У. 2771
- Членскі білет № 6-5346 Жамейка А. Д., выд. саюзам будаўнікоў. 2772
- А сабовая кніжка Жамейка, А. Д., выд. Самахвалявіца. РВК. 2773
- Лек. вэкета Жамейка А. Д., выд. Менастрахкасай. 2774
- Кааперац. кніжка № 1421 Пікоўскай Н. С., выд. МЦРК. 2775
- Пашпарт Ждановіча А. П., выд. Менаміццый. 2776
- Вуч.-прызыўная кніжка Ждановіча А. П., выд. Менаваенкаматам. 2777
- Кааперац. кніжка Эпельбаума М. С., выд. МЦРК. 2778
- Кааперац. кніжка Грынгауза Э. С., выд. МЦРК. 2779

Прэм'яваньне лепшых кааперацыйных камісій і мясцоўных праўдыво МЦРК паставіла прэм'яваць фабрымаіскамі, кааперацыйныя камісіі і упоўнаважаным, якія найбольш паспяхова правалі работу ў часе мітыngu-пэракічкі. Усяго будучь прэм'яваны тры фабрычна-заводскія камісіі, чатыры каапікамісіі і 5 упоўнаважаных. Устаноўлены даўра пераходна прэміі і 10 стальных.
Пэраходныя прэміі будучь выданы на адзін год.

СУД Бандыт Гайдук

13 снежня 1927 г. увечары сяліце вёскі Зеленькі, Чарняўскага сельсавету, Барысаўскага раёну, Робэрт Ключнік, Іван Ермашкевіч і Галка Залеўская вярочаліся з гора. Барысава дагата. На вазоку мялікох мяжаскі розныя пакуты. Робэрт Ключнік, каб не сумавалі па падарожнікі, пачаў расказваць пра здарэньні з сваёй жыцця.
Не паспеў Ключнік скончыць свайго расказу, як наустрач падкаціла фурманка, на якой былі тры ўзброеныя абразамі бандыты.
— Стой! Рукі ўверх, давайце грошы і рэчы!
Пэрапалозаны Ключнік, Залеўская і Ермашкевіч прыпылілі конькі і са страху нічога не маглі сказаць. Бандыты пачалі цэліцца ў твары падарожнікаў.
— Браткі, забяраце каня, толькі не забівайце мяне, не застаўце сіратамі дзяцей,—просіўся Ключнік.
Абшуканымі вагі і кішэні, бандыты забралі ў Ключніка 50 руб., адабрали

Адказны рэдактар Я. АСЬМОТ

КОЖНЫ АДПУСКНІК МОЖА АТРЫМЛІВАЦЬ ГАЗЕТУ

„ЗВ'ЯЗДА“

НА МЕСЦЫ СВАЙГО АДПАЧЫНКУ Паведаміце ў аддзел падпіскі газеты „Звезда“ ВАШ НОВЫ АДРАС. Вам будзе вышляцца газета па месцы знаходжаньня ў годную БЕЗ АСОБАЙ ДАПЛАТЫ.

Прэдзется НОВОЕ ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ, 2-ствольное центр. бол. Коммунальный, 18, 2-й этаж, ВОРОБЬЕВСКИЙ Я. Видеть ежедневно с 4-х до 6-ти час.

ПРАДАЮЦА старыя газеты, папяровы зрыў і макулятура. Зварачацца ў Галоўную Кантору газ. „Звезда“, Савецкая, 63.

ПА СПРАВАХ падпіскі і абвестак званецца па тэлефону 7-81

Кошт публікацыі аб згубе дакуманту 50 к.